



Наша СЛОВА



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 23 (1330) 7 ЧЭРВЕНЯ 2017 г.

Сёлета на ЦТ па беларускай мове запісалася 30,9% абітурыентаў. Летась было 22,1%

1 чэрвеня ў Беларусі завяршылася рэгістрацыя абітурыентаў на цэнтралізаванае тэставанне.

Статыстыку запісу на ЦТ перадае БЕЛТА. Зарэгістравацца на тэсты ў рэзервовыя дні можна з 30 чэрвеня па 3 ліпеня.

Сёлета на тэсты зарэгістраваліся 92 274 абітурыенты - на 8,5 тысячы чалавек меней, чым у 2016 годзе. Але ў 2017 годзе можна было рэгістравацца не на тры тэсты, а на

чатыры (для паступлення ў асноўным патрабуюць вынікі трох тэстаў, можна меней плюс унутраны іспыт, але не болей).

Каля 40% абітурыентаў скарысталіся гэтым, таму рэгістрацыя ў тэсты было на 40,5 тысячы больш, чым у 2016 годзе - агулам абітурыенты зарэгістраваліся на 311 830 тэстаў.

На тэст па беларускай мове запісаліся 28,5 тысячы чалавек, што на 5,2 тысячы больш, чым летась. На тэст па

расейскай - 75,4 тысячы, або на 3,1 тысячы менш, чым у мінулым годзе. На тэсты і па беларускай, і па расейскай мовах можна было рэгістравацца адначасова.

Сёлета тэст па беларускай мове маюць здаваць 30,9% абітурыентаў. Летась - 22,1%.

Тэст па беларускай мове будзе здавацца першым у "сезоне" тэстаў, 12 чэрвеня. Тэст па расейскай мове будзе наступным - 14 чэрвеня.

Статыстыка і людзі пра беларускую адукацыю

13,3% школьнікаў атрымліваюць адукацыю па-беларуску. Але на цэнтралізаванае тэставанне па беларускай мове сёлета запісаліся 30,9% абітурыентаў. Ці можна з гэтым нешта зрабіць?

Лічба беларускамоўнага школьніцтва скарачаецца год ад году. Толькі за апошнія сем гадоў такіх дзяцей стала на 50 тысяч менш. У параўнанні з 2006/2007 гадамі іх стала менш у два разы (245 900 і 128 600 адпаведна). У першую чаргу гэта адбылося за кошт закрыцця вясковых школ і пераводу іх на расейскую мову навучання. Амаль усе школьнікі беларускамоўных школ жывуць у сельскай мясцовасці (86,6%). 91,8% гарадскіх дзяцей вучацца па-расейску.

Гэта мэтанакіраваная палітыка, - перакананая дэпутатка Палаты прадстаўнікоў

Алена Анісім.


- Пасля 1995 года ў нас пачаўся гвалтоўны перавод школ з беларускай на расейскую мову навучання. Такіх фактаў было безліч, але пра гэта не прынята гаварыць, - кажа дэпутатка. - Увесь час толькі кажуць пра нібыта гвалтоўную беларусізацыю ў пачатку 90-х.

Насамрэч, распавядае Анісім, беларускамоўнае школьніцтва 90-х пачыналася з

набору ў першыя класы. Сярэдняю і старэйшую школу, як правіла, на беларускую мову не пераводзілі.

- А сёння мы маем сітуацыю, калі закрываюцца вясковыя школы. І дзеці, правучыўшыся на беларускай мове, вымушаны ездзіць у гарадскія школы і вучыцца па-расейску, - заяўляе дэпутатка. - І пра гэта ніхто не кажа як пра дыскрымінацыю!

(Працяг тэмы на ст. 2.)



150 гадоў з дня нараджэння Мітрафана Доўнар-Запольскага

Мітрафан Віктаравіч ДОЎНАР-ЗАПОЛЬСКІ (14 чэрвеня 1867, Рэчыца - 30 верасня 1934, Масква) - гісторык і этнограф беларускага паходжання. Паходзіў з дробнай безземельнай шляхты, сын калейскага сакратара.

Аўтар больш за 150 прац па гісторыі Кіеўскай Русі, Маскоўскай дзяржавы, Расіі ў 19 ст., гісторыі Літвы і Беларусі, па сацыяльна-палітычных рухах, сялянскім пытанні і этнаграфіі Беларусі. Працы яго пераважна мелі навукова-аналітычны характар. Шырока карыстаўся ў сваіх працах матэрыяламі больш за 20 архіваў (Масква, Санкт-Пецярбург, Кіеў, Вільня, Варшава, Кракаў, Львоў, Кастрома, Яраслаўль, Ноўгарад, Нясвіж і інш.). Многія з яго прац застаюцца неапублікаванымі. Узнагароджаны за навуковую працу ордэнам Святога Уладзіміра 4-й ступені (1916).

Выпускнік гістарычна-філагічнага факультэта Кіеўскага ўніверсітэта (1893), магістарская дысертацыя (восень 1901), доктарская дысертацыя па гісторыі (1906). Прафесар Маскоўскага ўніверсітэта (1899), прафесар рускай гісторыі Кіеўскага ўніверсітэта (1902). Арганізатар і дырэктар Вышэйшых камерцыйных кур-

саў (Кіеў, 1906), дырэктар Палаты экспертаў, старшыня навукова-папулярных гурткоў і таварыстваў у Кіеве.

Актыўна падтрымліваў БНР, ачолюваў Беларускаю гандлёвую палату (Кіеў, 1918), падрыхтаваў праект стварэння Беларускага ўніверсітэта ў Менску (кан. сакавіка 1918). У траўні-кастрычніку 1918 удзельнічаў у працы дыпламатычнай місіі БНР у Кіеве, якая шукала магчымасцяў дабіцца прызнання БНР у прадстаўнікоў Савецкай Расіі, Украіны, Дону, Германіі і Аўстра-Венгрыі. Па просьбе ўладаў БНР склаў "Мемарыял" ("Асновы беларускай дзяржаўнасці"), які быў надрукаваны ў Гародні і Вільні ў 1919 па-беларуску, па-руску, па-нямецку, па-французску; пазней "Мемарыял" быў перакладзены на англійскую мову П. Кларкам. Дакумент утрымліваў гістарычныя падставы неабходнасці стварэння незалежнай беларускай дзяржавы, і быў прадстаўлены на Версальскай канферэнцыі, хоць і беспаспяхова.

Прафесар Харкаўскага інстытута народнай гаспадаркі і Харкаўскага ўніверсі-



тэта (1919-1921). Прадэкан Азербайджанскага ўніверсітэта і прафесар Бакінскага політэхна (1922-1925). Пасля пераезду ў Беларусь, прафесар беларускай гісторыі ў БДУ (кастрычнік 1925-восень 1926), стваральнік, супольна з Д.І. Даўгялам, Археаграфічнай камісіі Інбелкульту (1925). Пасля вымушанага пераезду ў Маскву (восень 1926) часта мусіў працаваць па-за навуковым полем дзейнасці. Прафесар Ціміразеўскай акадэміі (1930-я). У 1920-х-1930-х таксама займаў пасады ў сістэме кіравання гаспадаркай у савецкіх Украіне, Азербайджане, Беларусі і Расіі.

Вікіпедыя.

Віцебская абласная арганізацыя ТБМ запрашае

Віцебская абласная арганізацыя ТБМ імя Ф. Скарыны разам з ПАГА "Рух "За свабоду" праводзяць штогадовыя літаратурныя імпрэзы з нагоды дня нараджэння Васіля Быкава на радзіме пісьменніка ў вёсцы Бычкі ўшацкага раёна.

У гэтым годзе літаратурныя сустрэчы адбудуцца 17 чэрвеня, у суботу. Пачатак - у 13.00. Запрашаем усіх прыхільнікаў творчасці славацкага пісьменніка, аматараў беларускага слова прыняць удзел у імпрэзе.

Віцебская абласная рада ТБМ.

Моладзевы летнік на радзіме Васіля Быкава

14-18 чэрвеня ў Бычках на радзіме Васіля Быкава пройдзе моладзевы летнік, на які запрашаецца моладзь ад 18 да 30 гадоў.

Удзельнікі змогуць сумясціць супольную працу, навучанне і адпачынак: папракуюць над аднаўленнем школы пісьменніка, паслухаюць выступленні беларускіх бардаў. Будынак школы Васіля Быкава зараз даглядае грамадскасць Віцебшчыны, а валанцеры працуюць над яе аднаўленнем. Да важнай справы спрычыняцца і ўдзельнікі летніка.

Кожны дзень іх таксама чакаюць лекцыі, канцэрты, гульні, творчыя сустрэчы пад адкрытым небам.

Летась перад удзельнікамі летніка выступалі Уладзімір Арлоў, Алесь Пушкін, Валярына Кустава, Аляксандр Лукашук ды іншыя грамадскія і творчыя дзеячы.

Фінансавыя ўмовы.

Арганізатары забяспечваюць праезд і харчаванне удзельнікаў. Пражываць яны будуць у намётах на тэрыторыі сядзібы.

Удзельнікам трэба запоўніць анкету да 10 чэрвеня (https://drive.google.com/open?id=19uY4GyF1v7yqs8x9t6Kk6_gHj_HwEV72OFN9gM3r-wg).

Дадатковыя інфармацыя: АІТButsefal@gmail.com

Гарадзенская справадзачна-выбарчая канферэнцыя ТБМ

Паважаныя сябры! Гарадзенская абласная рада ГА "ТБМ імя Ф. Скарыны" запрашае на справадзачна-выбарчую канферэнцыю, якая адбудзецца ў нядзелю, 11 чэрвеня ў 11.00. па адрасе: г. Гародня, вул. Савецкая, 3 (былая "Крыга"). Кантакты для сувязі: tbm.garodnia@tut.by.

Парадак дня:

1. Рэгістрацыя дэлегатаў канферэнцыі ад раённых і гарадскіх арганізацый і суполак (10.45-11.00).

2. Кароткія справадзачы кіраўнікоў гарадскіх, раённых арганізацый і суполак вобласці, рэвізійнай камісіі (11.00-11.40).

3. Выбары кіраўніцтва Гарадзенскай абласной і гарадской радаў ТБМ, рэвізійных камісій і вылучэнне дэлегатаў на XIII з'езд ТБМ (11.40 - 12.10).

5. Рознае (12.10 - 12.30).

Старшыня абласной рады ТБМ Алесь Крой.

ISSN 2073-7033



9 772073 703003 >

1000-ны нумар "Нашага слова", выпушчаны ў Лідзе

Статыстыка і людзі пра беларускую адукацыю

(Працяг. Пачатак на ст. 1.)

Алена Анісім, якая з'яўляецца першым намеснікам старшыні Таварыства беларускай мовы, кажа, што фактаў уцёску беларускамоўнай адукацыі безліч. Пры гэтым, паводле яе дадзеных, беларускамоўныя ўстановы з добрым узроўнем адукацыі ніколі не мелі праблемаў з наборам дзяцей.

версіятаў, то беларускамоўны школьнік мае ў 205 (!) разоў менш магчымасцяў вучыцца там на мове сваёй школы, чым вучань расейскамоўнай установы сярэдняй адукацыі.

Цяпер у планах Алены Анісім сустрэча з міністрам адукацыі.

- Буду абмяркоўваць трывожныя тэндэнцыі, нават ужо не тэндэн-

Мова навучання ў сярэдніх школах у гарадах і вёсках

(на пачатак 2016/17 года, у працентах)



- Ёсць праблема: бацькі нібыта і хочучь беларускамоўнае навучанне, але яны нібыта мусяць скамплектаваць клас, - апісвае сітуацыю Анісім. - Прабачце, гэта не зафіксавана ні ў якіх актах, гэта не іх праблема. Гэта клопат чыноўнікаў!

Анісім звяртае ўвагу і на праблему бесперапыннасці беларускамоўнай адукацыі. Нават калі дзіцяці пашанцавала вучыцца па-беларуску ў школе, трапіць у беларускамоўны ўніверсітэт амаль немагчыма.

Паводле падлікаў мовазнаўца Вінцука Вячоркі, "у 2014/15 наву-

цыі, а трэнд пайшоў, што закрываюцца беларускамоўныя школы, - кажа Анісім.

На пытанне, ці ёсць віна грамадзянскай супольнасці ў тым, што колькасць школьнікаў у беларускамоўных школах скарачаецца, Анісім адказвае адмоўна.

- Грамадскія арганізацыі паўплываць на гэта ніякім чынам не могуць. Мы ўжо колькі спрабавалі. І не пускаяць, і забараняюць. Дэпутаты нават праходзяць у школу толькі са сваім пасведчаннем. Вось і ўсё. Гэта замкнёная сістэма, куды няма до-



Колькасць абітурыентаў, якія здавалі беларускую мову на цэнтралізаваным тэставанні ў 2011-2015 гадах. Сёлетна на ЦТ на беларускай мове запісалася 30,9% абітурыентаў. Летась было 22,1%.



чальным годзе ў нас было 135100 школьнікаў, якія вучыліся па-беларуску. Іх чакала 300 месцаў і ў каледжах, і ва ўніверсітэтах (вядома, паступаюць найперш сёлетнія выпускнікі, але мы супастаўляем агульныя лічбы). Адпаведна па-расейску вучылася 795300 школьнікаў. На іх разлічана 128100 навучэнскіх месцаў у ССНУ і 362600 - у вышэйшых школах.

Няхітры падлік прапорцыяў паказвае, што расейскамоўны школьнік мае ў 73 разы больш шанцаў прадоўжыць навучанне на мове школы, чым беларускамоўны. А што да ўні-

пуску грамадзянам, - тлумачыць дэпутатка.

- Гэта ілюстрацыя таго, як дзяржава забяспечвае права беларускамоўнага навучання. Ніяк яна яго не забяспечвае, - працягвае Анісім. - Вось прыклад: у Жодзіна Настасся Гурыловіч з мінулага года пачала клапаціцца пра тое, каб дзіця навучалася па-беларуску. Чыноўнікі пра гэта ведалі. Яны што-небудзь зрабілі? Нічога! Толькі заняліся адпіскамі, маўляў, "не будзем ствараць клас для аднаго чалавека".

Радзій Свабода.

ЗВАРОТ УСЕВАЛАДА ІГНАТОЎСКАГА І СЦЯПАНА НЕКРАШЭВІЧА ДА БЕЛАРУСКАГА НАСТАЎНІЦТВА, 14 лістапада 1925 г.

Інстытут Беларускай Культуры (Інбелкульт, ІБК - 1922 - 1928 гг.) адыграў важную ролю ў развіцці айчынай навукі, а таксама зрабіў важкі ўнёсак у развіццё нацыянальнай культуры, беларускай мовы і г.д. Можна смела сцвярджаць, што за няпоўнае дзесяцігоддзе "пад мікраскоп" навукоўцаў ІБК трапілі шмат якія сферы жыццядзейнасці соцыума беларускіх зямель.

Асобным пунктам стаяць пытанні даследавання і развіцця беларускай мовы, з мэтай вырашэння якіх была нават створана пастаянная камісія, якая ставіла перад сабой у тым ліку і задачу ўкладання вялікага слоўніка. Больш падрабязна пра "Слоўнік жывой беларускай мовы" можна прачытаць у шэрагу грунтоўных навуковых артыкулаў такіх аўтараў, як А.В. Губкіна, І.У. Галуза, Дз.Дз. Паўлавец і інш.

Дадзеная археографічная публікацыя, у сваю чаргу, прысвечана дастаткова вядомаму для навукоўцаў і вельмі цікаваму боку дзейнасці інстытута - непасрэднаму пачатку збору матэрыялаў да слоўніка жывой беларускай мовы. Па-сутнасці - гэта масавы ліст (ён быў разасланы ў ва ўсе школы тагачаснай БССР) аднаго са стваральнікаў сучаснай літаратурнай мовы Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча і аднаго з найбольш выбітных беларускіх гісторыкаў першай паловы ХХ ст. Усевалада Макараўскага да беларускіх настаўнікаў.

Пазней, у 1927 г. С.М. Некрашэвіч надрукаваў цалкам падрыхтаваную праграму для збірання асаблівасцей беларускіх гаворак, а ў 1928, сумесна з М. Я. Байковым - расійска-беларускі слоўнік (беларуска-расійскі слоўнік быў надрукаваны да адпраўкі гэтага ліста ў 1925 г.).

Дакумент, тэкст якога прыведзены ніжэй, цікавы тым, што паказвае, якую значную ролю надавалі навукоўцы паступоваму развіццю беларускай мовы менавіта праз узбагачэнне яе словамі народных гаворак, збіраць якія і прапанавалася. Усе стылістычныя асаблівасці аўтараў (у тым ліку і перадача "ў" ды "у" ў асобных месцах) захаваныя, прапушчаныя літары і скароты раскрытаваны ў квадратных дужках.

Аўтарскія праўкі пазначаны ў падродковых каментарых:

- 1 Падкрэслена машынапісным курсорам.
- 2 Падкрэслена сінім чарнілам ад рукі.
- 3 Выпраўлена ад рукі чарнілам. Першапачатковы варыянт "Заважана".
- 4 Так у машынапісе.
- 5 Так у машынапісе.
- 6 Так у машынапісе.
- 7 Выпраўлена ад рукі чарнілам. Першапачатковы варыянт "оаць".
- 8 Закрэслена: "над вялікі маг...".
- 9 Дапісана ад рукі чарнілам.
- 10 Падкрэслена ад рукі.
- 11 Падкрэслена ад рукі.
- 12 Год прастаўлены ад рукі чарнілам.

[ЦНА НАН Беларусі, Ф. 67, Воп. 1, Спр. 9, Арк. 291 - 293. Машынапіс. У правым верхнім куце пазнака ад рукі "На акадэмічны шрыфт" 7x12 - 5000 экз[эмпляраў]]

Да Беларускага настаўніцтва¹

ПАВАЖАНЫЯ ТАВАРЫШЫ!²

Для ўсебаковага вывучэння і даследавання Беларусі ў Менску заложана³ вышэйшая навукова-даследчая ўстанова - Інстытут Беларускай Культуры.

Інстытуту Беларускай Культуры пастаўлены надзвычайна вялікія заданні - ён павінен даследаваць Беларусь⁴ ва ўсіх галінах яе жыцця: з боку яе культуры, прыроды, эканомікі і т[ак] п[рацягваючы].

Бязумоўна, сярод іншай навукова-даследчай працы Інстытута асабліва важнае месца мусяць заняць праца па даследаванні беларускай мовы і, у першую чаргу - па ўкладанню слоўніка беларускай мовы.

Мяркуючыся з гэтым, Інстытут Беларускай Культуры выдзяліў з свайго складу сталую Камісію па ўкладанню слоўніка жывой беларускай мовы.

Камісія паставіла сваім заданнем сабраць для слоўніка па магчымасці ўвесь жывы слоўны скарб, якім уладае беларускі народ на тэрыторыі ўсёй этнографічнай Беларусі, і на падставе сабранага матар'ялу ўлажыць слоўнік беларускай мовы.

Аб патрэбнасці і значэнні такога слоўніка гаворыць ня прыходзіцца - ён бязумоўна павінен быць настольнай кнігай для кожнага культурнага беларускага працаўніка.

Крыніцамі для ўкладання слоўніка жывой беларускай мовы павінны служыць літаратурная мова і народная.

Маючы на ўвазе, што беларуская літаратурная мова яшчэ не такая багатая, Камісія галоўнай крыніцай для слоўніка ставіць народную мову.

Аднак сабраць усё слоўнае багацце народнай беларускай мовы сіламі адной Камісіі проста не магчыма.

На дапамогу Камісіі ў гэты вялікай справе мусяць прыйсці ўсё культурнае беларускае грамадзянства.

Але асабліва карысную дапамогу Камісіі могуць зрабіць беларускія настаўнікі.

Што гэта так, сведчыць мінулае праца беларускага настаўніцтва. Найлепшыя матар'ялы для зборнікаў беларускай народнай творчасці Шэйна, Раманава, для праграм Е. Карскага і інш[ых] дало беларускае настаўніцтва. Ды яно і зразумела. Стала жывучы сярод сялянства і добра ведаючы яго быт і мову, настаўніцтва лепш, чым хто іншы магло наглядаць факты жывой народнай мовы і рабіць іх запісы.

Але калі праца вывучэння роднай культуры была дорага беларускаму настаўніцтву ў ранейшыя часы, пры панаванні чужой культуры, то тым больш гэтка праца можа зацікавіць наша настаўніцтва цяпер, пры Савецкай Уладзе, калі ідзе адраджэнне беларускай культуры.

І найбліжэйшы ўдзел беларускага настаўніцтва ў слоўнікавай працы Інстытуту Беларускае Культуры зьяўляецца зусім зразумелым і адпавядае патрэбам культурна-асветнае працы саміх настаўнікаў, - патрэбам беларусізацыі нашае школы.

Хоць наша літаратурная мова, якая павінна быць выкладовай моваю ў школах, ужо даволі вырасла і развілася ў творах нашых выдатнейшых пісьменнікаў і мае свае азначаныя рысы, але для нармальнага развіцця яе ў далейшым патрабуецца як мага больш цесная сувязь з народнай мовай, бо літаратурная мова жыве й развіваецца на грунце народнай мовы.

І гэта заданне - замацаваць сувязь нашай літаратурнай мовы з мовай народнай, як нельга больш адпавядае пільнай патрэбе нашага моманту, - стварыць беларускую навуковую тэрміналогію, якая мела б жыццёвы характар, у чым павінны быць зацікаўлены кожны настаўнік беларускае школы.

Кожны настаўнік добра сябе уяўляе⁶, як цяжка бывае часам выкладаць тую ці іншую навуку, калі тэрміналогія яе або яшчэ мала апрацавана, або мае значную колькасць новатвораў, часамі неўдалых і нават незразумелых. А тым часам магчыма, што пэўны новатор зусім непатрэбен, што ў жывой народнай мове маецца слова з тым жа самым сэнсам, што і навуковы тэрмін. Такім спосабам, збіраючы словы жывой народнай мовы, настаўніцтва зможа дапамагчы і тэрміналогічнай працы Інстытуту Беларускае Культуры, а тым самым і сваёй навучальнай працы ў школе.

Праца па збіранню слоў з народнай мовы цікава яшчэ для настаўніцтва з чыста мэтодалогічнага боку. Праграма нашых школ будзеца на вывучэнні ў першую чаргу вакольнага жыцця школы; наша школа, такім чынам, мае крэйзнаўчы ўхіл. А пры вывучэнні вакольнага жыцця, настаўніцтва ня можа абыйсці такога важнага факту, як мова вакольнага насельніцтва. Наадварот, яно мусяць ня толькі добра вывучыць гэтую мову, а навучыцца спасырагаць яе факты, можа нават самыя дробныя і на першы раз незаметныя, і рабіць іх запісы. А навучыўшыся рабіць запісы, даследаваўшы гэтую справу, настаўнік аўладае разам з тым і мэтадам ажыццяўлення ідэй працоўнай школы.

Трэба яшчэ заўважыць, што гэта праца, як і ўсялякая навукова-даследчая праца, будзе мець для кожнага настаўніка не малое культурна-асветнае значэнне і дасць⁷ яму глыбокае маральнае задавальненне.

Дзеля гэтага Народны Камісарыят Асветы БССР, запрашаючы ўсіх настаўнікаў адгукнуцца на заклік Інстытуту Беларускай Культуры і прыняць актыўны ўдзел у працы па збіранню народнага слоўніка-тэрміналогічнага матар'ялу па ўкладанню слоўніка жывой беларускай мовы, мае пэўнасьць, што настаўніцтва прыйме гэты ўдзел і тым дапаможа залажыць моцную падваліну⁸ для⁹ беларускага культурнага будаўніцтва.

НАРОДНЫ КАМІСАРА АСЪВЕТЫ І СТАРШЫНЯ ІНСТЫТУТУ БЕЛАРУСКАЕ КУЛЬТУРЫ
Ў. Ігнатойскі¹⁰
СТАРШЫНЯ КАМІСІІ ПА ЎКЛАДАННЮ СЛОЎНІКА ЖЫВОЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
С. Некрашэвіч¹¹
14-га Лістапада 1925 г.¹², Менск.



(Працяг. Пачатак у папяр.
нумарах.)

Плот, пляцень, штакет, баяска, паркан, тын (изгородь) - віды агароджы.

Плыт (плетень) - адзін або некалькі радоў бярвенняў, замацаваных разам для сплаву іх па рацэ.

Плытагон, плытнік (сплавшчык) - работнік, які рыхтуе плыты і сплаўляе іх па рацэ.

Плябань - дом ксендза.

Пляцёнка, зубатка (соломенная шляпа) - саламяны капялюш з жытняй саломы ў Гарадзенскай губерні.

Повал (потолок) - столяр у в. Лукава Маларыцкага раёна.

Падкур, падкур, адзёр - памост з тоўстых дошак вакол дрэва з вострымі драўлянымі калкамі, які бараніў борці, калодачныя вулі ад мядзведзяў.

Пожня (пожня) - 1) жгатае поле; 2) няскошаны луг.

Покуць, чырвоны кут (красный угол) - кут з абразамі за сталом.

Пол, памост, палок (полати) - насціл з дошак паміж печу і тарцавой сцяной, на якім спала сям'я. Над полам была падлога альбо яма для бульбы.

Поліка (вставка) - устаўка ў кашулі на плячах паміж заднімі і пярэднімі палотнішчамі.

Поліўка, полеўка (похлёбка) - кіслая страва прыгатаваная з мукі (аўсянай або жытняй ці пшанічнай) з дабаўкаў прысмакаў, іншы раз сала ці мяса.

Поліўка на Віцебшчыне - страва, якая нешта сярэдня паміж украінскім баршчом і беларускай кіслай капустай. У кіслы расол квасу (хлебнага або бурчковага) або сыраваткі дабаўлялі мучную закатоту і ўсе прысмакі, якія ішлі ў капусту.

Поліўка - звараная свіная кроў з дабаўленай мукой (Вілейскі раён).

Полка (пелёнка) - 1) кавалак палатна для акутвання немаўляці; 2) льняная поцілка з прышыванымі канцамі, якая выкарыстоўвалася для пераноскі рэчаў, з якой хадзілі на рынак (Ляхавіцкі раён).

Полька (полька) - 1) бытавы беларускі танец у хуткім тэмпе і музыка да яго; 2) мужчынская стрыжка валасоў, пры якой валасы на скронях і патыліцы крыху падстрыгаюцца.

Поляк (поляк) - вялікі гаршчок з невялікай ручкай, які выкарыстоўваўся для захавання збожжа (в. Гарадная Столінскага раёна).

Поп (пастыр овец православных) - прываслаўны святар.

Поплаў (пойма) - заліўны луг, які выкарыстоўваецца для пашы свойскіх жывёл.

Попрадкі, супрадкі (посиделки) - вьчоркі, на якіх прадуць.

Порткі, порты (брюки летние) - летнія штаны, сшытыя з белага палатна, а на гавіцы - суконныя штаны.

Порцік (порттик) - га-

Этнаграфічны тлумачальны слоўнік

лярэя на калонах або слупах, звычайна перад уваходам у будынак.

Посах, кавенька, кульбака, ляска (посох) - палка з ручкай і без ручкі для апірання пры хадзьбе.

Пост (пост) - добраахвотнае ўстрыманне ад прыёму скаромнай ежы ў сувязі з рэлігійнымі вераваннямі.

Постаць (стать) - 1) стан, асанка; 2) полоса, занятая адной жніццей) месца, занятае жніццём на ніве.

Посцілка, дзяружка (покрывало) - лёгкая саматканая просціна, якой пакрываюць ложка або расцілаюць на пасцель.

Пошта (почта) - 1) установа для адпраўкі пісем і іншых паведамленняў, 2) (яма) станцыя для замены экіпажу, 3) сістэма руху людзей на дарогах у XIV-XIX стст.

Паштмайстар (адням. Postmeister) - начальнік паштовай канторы.

Пояс, пас (пояс) - 1) вязаны шнур або тканы выраб для падпяравання адзежы па таліі; 2) рэмень для падпяравання.

Праварына, загарадка (стойло) - стойла ў хляве, адгароджаная жэрдкамі для адной жывёліны.

Правіла - верхняя закоціна.

Прагон (прогон) - праезд ад адной паштовай станцыі да другой.

Пража (пряжа) - ніткі, атрыманья прадзеннем.

Пражальнік - гліняная скаварада ў в. Гарадная Столінскага раёна.

Пражаная яечня (яшніца) - яйкі змешаныя з малаком і запечаныя ў латушцы або гаршчку ў печы. У Вілейскім раёне гэта проста яечня.

Пражыць (прожарить) - прапяхы што-будзь на агні. Пражаны гарох атрымлівалі так. Звычайна спачатку гарох замочвалі, каб ён набрак, а пасля яго пяклі на патэльні. Потым яго елі, як арэхі.

Пражэльнік, пражэльня (гончарная сковорodka) - ганчарная пасудзіна накіштальт патэльні.

Пракуратар (прокуратор) - прафесійны юрыст - павераны ў ВКЛ, абаронца падсуднага ў судзе (па-сучаснаму адвакат).

Пранік, прац (валёк) - плоскі драўляны брусок з ручкай для выбівання бялізны пры мыцці ці абівання, абмалоту лёну і г.д.

Праснак (корж) - так на Магілёшчыне называлі корж, спечаны з прэснага жытняга або пшанічнага цеста (Шэйн, т. 3, с. 27).

Праснак, прэснік (опреснок) - тоўсты блін з прэснага (некіслага, недасоленага, без прыправы) цеста.

Прасніца, потась (пряслице) - прылада, да якой прывязвалі кудзелю для прадзення.

Прапінацыя (пропи-

нация) - выраб і продаж моцных спіртных напіткаў.

Прачыстая (Успение) - адно з царкоўных святаў - дзень смерці Багародзіцы (28 жніўня па н. ст.).

Пробашч, парох, плябан (настоятель католического прихода) - кіраўнік прыходу ва ўніяцкай і каталіцкай цэрквах, што адпавядае настаяцелю царквы ў прываслаўных.

Прам - назва трама ў Пінскім раёне.

Просвіра, прасвірка (просфора, просвира) - невялікая круглая пшанічная булчка, выпечаная з пшанічнага цеста для прываслаўных абрадаў (у каталікаў - гэсіця).

Прошва (пошивка, прошва) - карункавая або вышываная палоска, якую ўшываюць у настольнік.

Проща (место поломничества) - месца (крыніца, камень і іншае), якое надзеленае, паводле веруючых, надзвычайнай сілай.

Прочкі (уход из семьи) - часовае пакіданне сваёй сям'і з прычыны нязгоды, неладаў.

Прыварак (приварок) - крупы.

Прывен, сени, сенцы (сени) - першае прахадное гаспадарчае памяшканне, праз якое праходзіць у трысценнік (кухня) і святліцу.

Прывязка (привязка) - тонкая жэрдачка, якая мацавала салому страхі да латы.

Прыгон (крепостное право, принуждение) - павінанасць прымуsoвай работы.

Прыгумак, мякінік (пригуменик) - бакавая прыбудова каля гумна для захоўвання мякіны (в. Лапуны Камарскага с/с Пастаўскага раёна).

Прыгуменне, пружмень (гуменик) - частка падворка каля гумна.

Прыданьня (сваты невесты) - радня маладой, якая пасля ад'езду маладой альбо назаўтра ехала праводаць маладую ў хаце маладога і везла ёй пасаг (прыданае) і снаданне.

Прызба (завалина) - невялікі насып зямлі, кастры або лісцяў вакол сцен хаты знадворку для яе ўцяплення.

Прыкладзіны (поминки) - памінанне нябожчыка, памерлага сёлета, перад асеннімі Дзядзямі.

Прыкетак (кансоль) - драўляны выступ клетці.

Прыкетнік, пераклець (крыльцо клетки) - ганак клетці.

Прымха (суеверная примета) - забабонная прыкмета.

Прыпечак (припечек) - 1) плячоўка перад чалеснікамі печы; 2) выступ печы, на якім можна сядзець альбо нешта паставіць, прымурак.

Прысмакі (лакомство) - 1) прыправы; 2) ласункі.

Прыстаў (пристаў) - начальнік паліцэйна-невялікага ўчастка ў царскай Расіі.

Прысяжны павераны (присяжный поверенный) -

адвакат у царскай Расіі.

Прытвор (притвор) - пярэдняе памяшканне перад уваходам у культывы будынак.

Прыход (приход) - ніжэйшая царкоўна-адміністрацыйная адзінка ў прываслаўнай царкве; грамада вернікаў, аб'яднаных пры храме.

Прышч - старадаўняя страва на Тураўшчыне. Густа замешанае прэснае цеста па-спалі зверху мукой і клалі ў гарачы попель. Праз 10-15 хвілін яго спякалася і яго можна было есці. (Малчанава, с. 192.)

Прычолак (причёлочек) - ніжняя частка саламянага франтона, выгнутая вонкі.

Прэнт (прут) - мера плошчы, роўная 23,7 кв. м.

Псярня, сабакарня (псярня, собачник) - памяшканне для сабак. Такія памяшканні былі ў багатых паноў.

Псяюха - чалавек, які выклікае агіды.

Птушнік (птичник) - 1) памяшканне для ўтрымання курэй; 2) рабочы, які даглядае курэй на птушніку.

Пуга (кнут) - прымацаваны да палкі кавалак вярхоўкі або сырамяці, якім паганяюць жывёлы.

Пугаўё, пужаўно (кнутавище) - дзяржанне пугі.

Пуд (пуд) - мера вагі, роўная 40 фунтам, што апавадае 16,38 кг

Пудніца (пудница) - клёпачны выраб накіштальт паўасьмінкі, які разлічаны на 1 пуд жыта.

Пудзіла (чучело) - на агародзе выстаўляецца чучала - выява (фігура) чалавека для адпужвання птушак.

Пуця, сеница, адрына (сенной сарай) - будынак для сена і кармоў жывёле.

Пук (связка) - тоўсты сноп (з 3-5 снапоў лёну) льнотрасты (в. Садавічы Капыльскага раёна).

Путра (кулага) - саладуха на Тураўшчыне.

Пушня (ручная машина для очистки зерна) - назва ветранкі ў в. Навасёлкі Старагабскага с/с Мядзельскага раёна, арфа.

Пчалынік (пасека) - месца, дзе знаходзіцца вулі з пчоламі.

Пчаляр (пасечник) - той, хто трымае і даглядае пчол.

Пчалярства (пчеловодство) - промысел па развадзенні пчол.

Пядзя (пядь) - мера даўжыні паміж вялікім і сярэднім раскрытымі пальцамі рукі.

Пярэзвы, перазоў, перазоўкі, падвясёлкі (перезовки) - звычай запрашэння і частанання ўдзельнікаў вясялля ў хатах сваякоў маладых у канцы вясялля і ў хатах бацькоў маладых пасля яго.

Пятро (праздник Св. Петра и Павла) - хрысціянскае свята ў гонар апосталаў Пятра і Паўла, якое адзначаецца прываслаўнымі 12 ліпеня (па н. ст.).

Пятроўка, пятроўскі пост (апостольский пост) - аскальскі пост перад Пятром (ад панядзелка пасля Сёмухі да

Сымон Барыс

Пятра і доўжыцца ад 8 да 42 дзён).

Пярэсёнак (обручальное кольцо) - абадок на палец, зроблены з дарагога металу, які носяць сямейныя на правай руцэ як сімал шлюбу.

Пярэун (Перун) - 1) язычнік бог навалініц і грому; 2) удар грому.

Пярэна (перина, пуховик) - вялікая насыпка, на-поўненая пер'ем, на якой спяць або якой накрываюцца.

Пярэплат - некалькі злучаных астраўкаў на гумнішчы для прасушкі кармоў.

Пясочнікі, заясочнікі - падоўжныя бярвёны на столі для затрымання пяску, каб ён не сыпаўся каля страхі.

Пяцідзсятніца, Сёмуха, Зялёныя святкі (Троица, Пятидесятница) - старажытнае земляробчае свята беларусаў і іншых славянскіх народаў, якое адзначалася праз 7 тыдняў (на 50-ы дзень) пасля Вялікадзя.

Падворак і хата пера гэтым святам упрыгожвалася маем (галінкамі бярозак і клёну).

Пачнік (печник) - той, хто робіць печкі і печы.

Пачурка (ниша в стенке печи) - выемка у бакавой сцяне печы для прасушкі дробных рэчаў (панчоў, пальчаткаў і г. д.).

Пачысты (жаркое) - адвараная, тушаная ці смажаная тушка парасяці, труса, зайца, качкі, курыцы. і г. д.

P

Рабін (рабин) - духоўны кіраўнік вернікаў іўдзейскай грамады.

Рабінавая ноч (рябиновая ночь) - навалінічная грывомная ноч, якая здараецца ў жніўні месяцы.

Рабінка (рябинка) - адна з народных назваў піжмы.

Рабіннік (рябинник) - 1) зараснікі рабіны; 2) пеўчая птушка сямейства драздоў атрада вераб'іных.

Рабушка, рабан, шарачак (полотняная юбка) - спадніца, сшытая з палатна, вытканана ў клетку.

Рагатка (рогатка) - звычай перагароджваць дарогу вясельнаму пезду з мэтай атрымаць выкуп за маладую.

Рагатка (выюшка) - вітушка з рожкамі для намотвання пражы (в. Студзенікі Навадворскага с/с Свіслацкага раёна).

Рагаціна (рогатина) - драўляная зброя для палявання на мядзведзя.

Рагач (рогач) - 1) драўляная саха, ніжняя частка сахі; 2) пячныя вілкі ў некаторых вёсках; 3) самец лася; 4) процы вясялля і ў хатах бацькоў маладых пасля яго.

Рагожа (рогожа) - тканіна з мачалы, з лубяных палосак.

Рагожны промысел (рогожный промысел) - нарыхтоўка з ліпавай кары лубу, мачалы, лыка і выраб з іх разнастайных гаспадарчых рэчаў.

Радаслоўе, радаслоў-

ная (родовод) - гісторыя роду.

Радаўніца (радуница) - веснавое свята памінання продкаў на дзвяты дзень (у аўторак) пасля Вялікадзя.

Радзімы (радимичы) - этнічная супольнасць, якая існавала ў часы ранняга Сярэднявечча. Радзімы жылі ў міжрэччы Дняпра і Дзясны, па цячэнні Сажа і яго прытокаў.

Радзіны, хрэсьбіны (крестины) - сямейнае бытавое святкаванне з нагоды нараджэння дзіцяці і яго хрышчэння.

Радзіха, парадзіха (роженница) - жанчына, якая нарадзіла дзіця.

Радзюжка (покрывало) - дзяружка, поцілка.

Радна, дзяружка (покрывало) - поцілка (в. Парэ Ласіцкага с/с Пінскага раёна).

Радно (холст) - тоўстае палатно з грубай кудзелі або з пянькі, а таксама выраб з такога палатна.

Радня (родня) - сваяцтва.

Радняны - зроблены з радна.

Раёк (раёк) - від паказу на кірмашах.

"Раёк" - старадаўняя гульня.

Раёўня (роёвня) - круглая лубяная каробка з накруўкай для прымання раёў і пераносу іх з месца лоўлі на пасеку.

Ражка (лохань) - драўлянае (невысокае, але шырокае, дыяметр у паўтара раза большы за вышыню) вядра для кармлення жывёлы (Браслаўскі, Пастаўскі раёны).

Ражачка - кадка ў в. Скелдычы Шчучынскага раёна.

Разак (резак) - прылада для рэзання чаго-небудзь, напрыклад, торфу.

Развалкі, розвальні (розвальни) - нізкія і шырокія сані з прыскасаваннем (трапецападобная рама) для павялічэння пагрузачнай плошчы. Служылі для перавозкі сена і саломы.

Разводдзе (половодье, разлив) - вясенні разліў рэк і рэчак.

Разец (резец) - 1) хак; 2) рэжучы інструмент для апрацоўкі дрэва, металу; 3) пярэдні зуб плоскай формы ў чалавека і некаторых жывёл.

Размалёка (раскраска) - сценны жываліс; узор, арнамент, намалюваны з мэтай упрыгожвання.

Разора, разорына (борозда) - паглыбленне ў полі шырынёй у дзве баразны паміж двума загонамі.

Разьба (резьба) - 1) выражанне ўзораў на цвёрдых матэрыялах; 2) узор, малюнак, выразаны на цвёрдым матэрыяле.

Рай (рай) - 1) паводле рэлігійных уяўленняў, месца на тым свеце, дзе знаходзіцца ў шчаслівым існаванні бязгрэшныя душы праведнікаў пасля смерці; 2) зямны рай - прыгожае і шчаслівае месца.

Рала, сошка (сошка) - адназубая саха (плужок) для ачужвання бульбы.

Ральнік (сошка) - акучнік.

(Працяг у наст. нумары.)

Выкарыстанне Скарыніяны на ўроках гісторыі і ў пазакласнай дзейнасці

Гістарычнае мінулае нашай Бацькаўшчыны адзначана многімі значнымі постацямі. Францыск Скарына - чалавек Свету, які ўнёс вялікі ўклад у развіццё еўрапейскай культуры, аб'яднаў сваёй працай многія гарады і краіны, і сёння з'яўляецца лепшым дыпламатам. Спадчына Ф. Скарыны - наш гонар, наш нацыянальны скарб, візітўка нашай дзяржавы.

Асоба Ф. Скарыны дастаткова вядомая вучням. Якую галіну ведаў ні ўзяць, мы не абдызем сваёй увагай Ф. Скарыну, бо ён і філосаф, і гісторык, і батанік, і медык. Таму задача настаўніка - напоўніць змест урока новым сэнсам, новым бачаннем, новым глыбокім разуменнем дзейнасці чалавека, які прысвяціў сваё жыццё кнігадрукаванню і асветніцтву. На ўроках гісторыі я імкнуся паказаць Ф. Скарыну як жывога Чалавека, з яго марамі, думкамі, перажываннямі. Знаёмства з жыццёвым шляхам і асноўнымі вехамі дзейнасці Ф. Скарыны пачынаецца на ўроках "Мая Радзіма - Беларусь" у 4 класе і больш дасканала вывучаецца ў 7 класе. Клас на папярэднім уроку дзеліцца на групы. Кожная група атрымлівае заданне. На дадзеным уроку выкарыстоўваю групувую форму работы.

Гісторыкі - біёграфы знаёмяць вучняў з жыццёвым шляхам Ф. Скарыны.

1. Калі і дзе нарадзіўся Ф. Скарына?
2. Хто былі яго бацькі і чым займаліся?
3. Дзе Ф. Скарына атрымаў першапачатковую адукацыю?
4. Ф. Скарына, як вядома, двойчы доктар навук. У якіх галінах яму прысудзілі гэтыя вучоныя ступені?
5. Чаму Ф. Скарына не шукаў службы пры двары якога - небудзь уладара?
6. Ці збылася мара Ф. Скарыны?
7. Дзе і калі скончылася яго жыццё?

Нарадзіўся Францыск у сям'і купца Луці Скарыны ў старажытным Полацку каля 1490 года. Ёсць меркаванне, што ў гэты дзень было сонечнае зачменне. Сонца сярод белага дня пачало засланяцца цемраю. Людзі з жахам глядзелі, як яно ўсё меншала і меншала. Ці не сканчэнне свету? Набожныя людзі пачалі горача маліцца. Суцэльная цемра схавала ўсё. Але тут праз хвіліну зноў выбліснула сонца. І ўсе ўздыхнулі. Мабыць, у гэты час у жонкі полацкага купца Луці Скарыны нарадзіўся сын. Францішак падрастаў і пачаў задумвацца пра далейшае жыццё. Ад бацькі і настаўнікаў ён даведаўся, што ў еўрапейскія ўніверсітэты прымаюць толькі тых, хто валодае лацінскаю моваю. Францішак пачаў вучыць лацінскую мову ў полацкіх манахаў-бернардынцаў. Ён цвёрда вырашыў паступаць у Кракаўскі ўніверсітэт. Яму было 14 гадоў.

Адлегласць ад Полацка да Кракава 1057 кіламетраў. У наш час гэта 12 гадзін аўтобусам у дарозе, а ў 16 стагоддзі на павозцы можна было праехаць у дзень каля 100 кіламетраў. Ва ўніверсітэце Францішак заплаціў уступныя грошы. Потым яшчэ па 2 грошы ён кожны тыдзень павінен быў аддаваць за сталаванне і начлег у пакойчыку інтэрната - бурсы. Ці вялікая плата была 2 грошы? За 2 грошы можна было купіць добрыя чаравікі. Хто з нас, апынуўшыся далёка ад бацькоўскай хаты, не тужыць па ёй. Напэўна нялёгка было і Францішку жыць далёка ад сваёй сям'і на чужбіне, але ў яго была вялікая прага да ведаў. Ва ўзросце 16 гадоў у 1506 годзе Скарына закончыў Кракаўскі ўніверсітэт, атрымаў ступень бакалаўра і дыплом доктара філасофіі.

У Падуі ў 1512 годзе Ф. Скарына здае экзамен і першы сярод усходніх славян стаў доктарам медыцыны. Гэта была значная падзея не толькі ў яго жыцці, але і ў гісторыі беларускай культуры: сын полацкага купца здолеў даказаць, што здольнасці і прызванне важнейшыя за арыстакратычнае паходжанне. Ва ўніверсітэце ёсць славатая "Зала сарака", дзе калісьці адбыліся паседжанні калегіі вучоных, а цяпер знаходзіцца 40 партрэтаў знакамітых людзей, што

некалі выкладалі ці вучыліся ў Падуанскім універсітэце. У верхнім ярусе мы бачым партрэт чалавека ў поўны рост у доўгай мантыі, аздобленай залатым шыццём і футрам гарнастая. Уверсе напісана на лацінскай мове "Францыск Скарына з Полацка. 1512 год." Побач з ім партрэты Галілея, Каперніка - сусветна вядомых вучоных.

У 1992 годзе была адкрыта мемарыяльная дошка Ф. Скарыны ў Падуанскім універсітэце. Доктар медыцыны мог пайсці працаваць прыдворным лекарам і жыць заможна і шчасліва, але не медыцына, не вольныя навукі сталі сэнсам яго жыцця. Думкі Ф. Скарыны былі пра іншае. У Заходняй Еўропе ў 260 гарадах існавалі друкарні. Ва Усходняй Еўропе сотні перапісчыкаў на працягу многіх гадоў перапісвалі кнігі. За дзень у сярэднім манах мог перапісаць 34 старонкі. У Францыска Скарыны была мара - надрукаваць кнігі на роднай мове. Выбар беларускага гуманіста Чэхіі не быў выпадковым, бо Прага з'яўлялася адным з буйнейшых цэнтраў кнігадрукавання.

Кнігазнаўцы расказваюць пра выдавецкую дзейнасць Ф. Скарыны.

1. Дзе пачаў выдавецкую дзейнасць Ф. Скарына?
2. Калі і дзе выдадзена першая кніга Ф. Скарыны? Як яна называлася?
3. Чаму першай друкаванай кнігай усходніх славян стала менавіта Біблія?
3. Дзе ў ВКЛ была наладжана ім друкарня?
4. Якія кнігі былі выдадзены ў Вільні? Каму належала віленская друкарня?

6 жніўня 1517 года - дзень, які Скарына запомніць на ўсё жыццё. У гэты дзень пачала здзяйсняцца яго мара. Тое, што было ў думках, тое ўжо ў ягоных руках. Ён гэта робіць не для таго, каб узабагаціцца, а для таго, каб узабагаціць мудрасцю, якая запісана ў Бібліі, сваіх землякоў. 6 жніўня 1517 г. Ф. Скарына, першы сярод усходніх славян, выдаў у чэшскім горадзе Празе друкаваную кнігу - першую кнігу Бібліі - "Псалтыр". Усяго ў Празе было выдадзена 23 кнігі. Усе яны былі часткамі старажытнай кнігі - Бібліі. У фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі захоўваецца 10 кніг, выдадзеных Ф. Скарынам у Празе ў 1517 - 1519 гадах.

Чаму першай друкаванай кнігай усходніх славян стала менавіта Біблія? Біблія - галоўная кніга чалавецтва, помнік сусветнай культуры, кодэкс маралі. У верасні 2015 года я была на Святой зямлі. Гэта была паломніцкая паездка. У групе былі і праваслаўныя, і католікі. Нам пашчасціла прысутнічаць на асвячэнні дошкі Магніфікат. Было 300 вернікаў з Беларусі. Там, на Святой зямлі, гучала беларуская мова, якая аб'ядноўвала ўсіх людзей. Кожны адчуваў гонар за наш народ, нашу краіну. А першым хто ўзняў беларускую мову на такі ўзровень, быў Францыск Скарына. У сваіх прадмовах асветнік пры кожным зручным выпадку падкрэслівае, што Святое Письмо ён выдае на той мове, з якой яго "літасцівы Бог на свет пусціў". Мітрапаліт Мінска - Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч гаварыў аб тым, што кожны чалавек на Святой зямлі пачынае духоўную рэвалюцыю, якая мяняе наша жыццё. Сёння не ў кожнага ёсць магчымасць пабыць на Святой зямлі, але ў Бібліі людзі могуць знайсці адказы на хвалюючыя пытанні. Біблія - гэта крыніца з жывой вадою, якая дапамагае залечваць нашы душэўныя раны.

Трэцяя група (літаратары).

1. Як называюцца артыкулы, якімі пачынае і заканчвае свае кнігі Ф. Скарына?
2. Апішыце, якімі ўяўляюцца знешнасць, характар Ф. Скарыны, яго адносіны да людзей.
3. Падбярыце цытаты з твораў беларускіх паэтаў і пісьменнікаў пра Ф. Скарыну.

У Вільні ў 1522 годзе была надрукавана "Малая падарожная кніжка", у 1525 годзе - "Апостал". Скарына едзе ў Маскву, вязе туды

свае кнігі, прапануе ўладарам наладзіць кнігадрукаванне. Вялікі князь маскоўскі Васіль III адмовіўся і замест удзячнасці даў загад спаліць прывезеныя кнігі. Калі гарэла вогнішча, то Францыску Скарыну здавалася, што гарыць не толькі яго шматгадовая праца, але гарыць і ён сам. У наш час друкаванне кніг - звычайная, будзённая справа. А тады, 500 гадоў назад, гэта было нешта новае, неверагоднае. І адносіліся да гэтага па-рознаму: хто з прыязню і захапленнем, а хто з адкрытай ці прыхаванай злосцю.

Лёс Ф. Скарыны, як і лёс усіх геніяў, складаны. Скарына ўзімаўся на вяршыню, гэта яму давалася няпроста, з вялікім нечалавечым намаганнем сілы і волі, на якія здольны не кожны, а толькі адзінкі. Ён падаў, паднімаўся, ішоў наперад.

Чацвёртая група (картографы).

На контурнай карце пазначце гарады, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Ф. Скарыны. Успомніце, з якімі падзеямі жыцця Скарыны яны звязаны.

5 група (графічныя рэдактары).

1. Запоўніць храналагічную табліцу "Жыццё і дзейнасць Ф. Скарыны"
2. Прадоўжыць лагічны ланцужок: 6 жніўня 1517 г. Прага "Біблія" - ...
3. Разгадаць рэбусы. Якія падзеі з жыцця Ф. Скарыны звязаны з назвамі, што зашыфраваны ў рэбусах. Полацк, Кракаў, Вільня.
4. Неабходна дапоўніць крыжаванку.

Памяць пра родную зямлю і свой родны горад Полацк Францыск Скарына захоўваў на працягу ўсяго жыцця. З нязменным пастаянствам адзначаў ён у кнігах сваё полацкае паходжанне, "са слаўнага горада Полацка". Ф. Скарына вучыць нас любіць сваю Бацькаўшчыну, тое месца, дзе нарадзіўся і вырас, вучыць патрыятызму.

У 8 класе на ўроку па тэме "Рэфармацыя ў Беларусі" вучні знаёмяцца з паслядоўнікамі Ф. Скарыны - Сымонам Будным і Васілём Цяпінскім. Сымон Будны ў 1562 годзе ў Нясвіжы выдаў на беларускай мове кнігу "Катэхізіс". Выдаючы "Евангелле", Васіль Цяпінскі ставіў мэту не толькі спрыяць рэлігіяму выхаванню, але ўзняць асвету і нацыянальную свядомасць беларускага народа.

У 11 класе на ўроку па тэме "Развіццё адукацыі, навукі і культуры" вучні расказваюць, як удзячныя нашчадкі ўшаноўваюць памяць Францыска Скарыны. Яго імем названы вуліцы ў многіх гарадах Беларусі, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт. Помнікі Ф. Скарыну пастаўлены ў Полацку, Лідзе, Менску, Вільні, Калінінградзе, Празе. Імем Францыска Скарыны названа малая планета № 3283 Сонечнай сістэмы. Уведзены дзяржаўныя ўзнагароды Беларусі - медаль Францыска Скарыны (1989) і ордэн Францыска Скарыны (1995)

Да святкавання 500-годдзя беларускага кнігадрукавання настаўнікамі гісторыі былі праведзены наступныя мерапрыемствы:

1. Гульня - віктарына "Францішак Скарына і яго час".
2. Вусны часопіс "Друкарні і друкары ВКЛ".
3. Конкурс "Славутыя імёны Бацькаўшчыны".
4. Гадзіна духоўнасці з удзелам святара "Для чаго вывучаюць Біблію?"
5. Круглы стол "Жыве Скарыны за павет".

Скарына на сваім прыкладзе паказвае, якім можа быць чалавек, чаго ён можа дасягнуць, калі прыкладзе свае сілы і намаганні ў правільна выбраным кірунку, калі ён ідзе да мэты і ўпэўнены, што ён робіць людзям дабро. Ф. Скарына ўспрымаецца нам як сучаснік. Душа Ф. Скарыны жыве, жыве яго справа.


Тарэса Станіславаўна Капачэль, настаўніца гісторыі СШ № 17 г. Ліды.

ЖНІВЕНЬ КНІГ

6 жніўня 1517 года Францішак, Скарынін сын з Полацка распачаў у Празе свой жнівень кніг. Напачатку ў пячатні кірылаўскага друку выйшаў "Псалтыр", а да канца 1512 года - яшчэ 20 выданняў, якія ўтрымлівалі 23 кнігі Старога Запавету.

На радзіму беларускай Бібліі са сваёй радзімы Скарына вярнуўся ў траўні 1535 года. Пішуць: эміграваў. А мо стаў выгнаннікам лёсу?

У Львове, у кнігазборы Іларыёна Свяціцкага я трымаў у руках кнігі Скарыны. І яны сталі выгнанцамі, бо ніхто з Беларусі не зацікавіўся іх далейшым рухам. Партрэт Ф. Скарыны бачыў я ў Рызе, у Музеі медыцыны, бо там ведалі, што беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, вучоны, пісьменнік, перакладчык, гуманіст і асветнік Францішак сын Луці Скарына з блізкага ад Рыгі Полацка атрымаў дыплом доктара медыцыны ў Падуанскім універсітэце ў 1512 годзе.



Валеры Дзевіскіба. Францыск Скарына.

У Рызе, у Латвійскай акадэміі мастацтваў вучыўся Пётра Мірановіч, аўтар партрэта Ф. Скарыны, які тут прадстаўлены. Мастак нарадзіўся 21 верасня 1902 года ў Краслаўскім павеце на беразе Дзвіны-Даўгавы. У гады нямецкай акупацыі беларусы Латвіі дамагліся адкрыцця сваіх школ і нават гімназіі. Мірановіч стаў інспектарам беларускіх школ. І калі дырэктар гімназіі Сяргей Пятровіч Сахараў пасля вайны быў рэпрэсаваны і высланы ў Казахстан, а па вяртанні мог жыць за 100 верст ад сям'і ў Рызе, то Мірановіч выбраў дабравольнае выгнанне. Выратавальны шлях мастака быў круцейшы, чым у першадрукара. Спачатку працаваў у Венскай акадэміі мастацтваў, з 1950 года абаснаваўся ў нью-ёркскім Брукліне.

А партрэт Ф. Скарыны ў выкананні Пётра Мірановіча а сфатаграфаванні у Чыкага ў сям'і яшчэ адных выгнанцаў - Веры і Вітаўта Рамукоў. Скарына яднаў суайчыннікаў на ўсіх кантынентах планеты Зямля.

І на ўсіх мацерыках важна бачыць вехі беларускай прысутнасці. Пазначым даты атрымання Скарынам дыплама доктара медыцыны, выхаду першай кнігі Скарыны ў Празе, чуч пазней - у Вільні... Мо і ярчэй стане ад жнівеня кніг Францішка Скарыны!

Сяргей Панізьнік.

Сяргей Панізьнік

Малітва Скарыны

Во гэтаксама, як дзічына:
на дальні выбегла лужок,
а прызнае сваё лаўжо,
як птушачка: з-пад аблачыны
палі, разлогі аглядае,
а ведае сваё гняздо
ў траве высокай і густой;
як рыба: ў касяку гуляе,
плыве да берага чужога,
а чую сцоўныя віры;

як пчолы: ў полі да пары,
а ворага ля іх парога,
вулей баронячы, зваюць, -

таксама й людзі: да зямлі,
дзе ўзгадаваныя былі,
дзе Бог ім сэрцы акрыліў, -
любоў влікую мілуюць.

6.11.2009 г.



Трэба захаваць вясковыя музеі



Грамадскае аб'яднанне

"Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны"

220034, г. Мінск, вул. Румянцова, 13, тэл. 284-85-11, разліковы рахунак

№ 3015741233011 у АаДз'яленні на Мінску і Мінскай вобласці №539 ААТ "Белінвестбанк", г. Мінска, код 739

19 мая 2017 г. № 55

Кіраўніку Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Качанавай Н. І.
вул. Карла Маркса, 38,
Мінск, 220016

Аб гаротным стане вясковых
літаратурна-мемарыяльных музеяў

Паважаная Наталля Іванаўна!

Сяброў ТБМ вельмі хвалюе лёс літаратурна-мемарыяльных музеяў і памятных мясцін, звязаных з жыццём і дзейнасцю вядомых беларускіх пісьмемнікаў, тым больш, што Міністэрства культуры Беларусі не вельмі хвалюе іх лёс. Тое ж самае можна сказаць і пра кіраўніцтва Саюза пісьмемнікаў Беларусі.

Каб захаваць вясковыя музеі, варта кіравацца заявай Прэзідэнта Беларусі аб тым, што ў Беларусі будуць аднаўляць невялікія вёскі. У сувязі з гэтым будзе дарэчы прыняць адпаведную Пастанову Савета міністраў з прыцягненнем не толькі Міністэрства культуры, але і іншых міністэрстваў і ведамстваў, для развіцця вёсак, дзе адкрытыя літаратурныя музеі і музейныя ўстановы.

Прывядзём некалькі вясковых музеяў (гэты спіс можна значна папоўніць):

- Музей Петруся Броўкі ў в. Пуцілавічы Ўшацкага раёна;
- Музей-лецішча Васіля Быкава ў Ждановічах (працуе толькі ў летні перыяд);
- Літаратурны музей Максіма Гарэцкага ў в. Малая Багацькаўка Мсціслаўскага раёна;
- Будынак былой аптэкі ў в. Глуша Бабруйскага раёна, дзе хочучы зрабіць музей Алеся Адамовіча.

Прасім паведаміць, ці будуць прынятыя нейкія крокі па аднаўленні вышэйназваных вёсак і тых, дзе знаходзяцца падобныя музеі. І якія вёскі ўвогуле плануецца аднаўляць.

З павагай,

старшыня ТБМ

А. Трусаў.

У гонар Міхася Мясешкі: у Менску праведзены "Ўзвышаўскія чытанні"

У мастацкай галерэі "Ўніверсітэт культуры" Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, што ў Палацы Рэспублікі, прайшлі XVII Узвышаўскія чытанні, прысвечаныя 125-годдзю з дня нараджэння гісторыка, архівіста, пісьмемніка Міхася Мясешкі. Канферэнцыя, арганізаваная Беларускай дзяржаўнай архівам-музеем літаратуры і мастацтва, адзначана вельмі грунтоўнымі паведамленнямі, якія прадставілі вядучыя даследчыкі краіны. Дырэктар архівам-музея Ганна Запартыка нагадала прысутным аб значнай ролі выдатнага гісторыка Віталія Скалабана ў даследаваннях спадчыны Міхася Мясешкі, кінарэжысёры Ілля Бажко і Марта Клінава падзяліліся вопытам працы над дакументальным фільмам пра пазтаў расстраляных у 1937 годзе. Шырокі рэзананс выклікалі даклады дацэнта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Міхаіла Шумейкі "Адносіны М. Мясешкі да краязнаўства і архіваў ў святле дыскусій 1920-пач. 1930-х гг." і дацэнта Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы Станіслава Рудовіча "Міхась Мясешка ў рэвалюцыйным водавароце 1917 года: погляд праз стагоддзе".

Шмат дакладаў было прысвечана знакамітым пісьмемнікам, якія друкавалі свае творы на старонках літаратурна-мастацкага часопіса "Ўзвышша", сярод іх - "Узвышанскія пазмы Ўладзіміра Дубоўкі: гісторыя тэксту" (дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта Таццяна Хоміч), "Светапоглядная эвалюцыя Кузьмы Чорнага як



выяўленне зрухаў у грамадскай свядомасці" (дацэнт Інстытута сучасных ведаў імя А.М. Шырокава Алена Гурская), "Літаратурная крытыка Кузьмы Чорнага 1930-х гадоў" (малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алена Карп) і іншыя.

Падчас чытанняў працавала выстава "Міхась Мясешка. Жыццё дзеля будучыні", а таксама адбыўся канцэрт на імя Міхася Мясешкі: кампазітара і канцэртмайстра Наталлі Спічка, заслужанага

артыста Расіі Васіля Спічка і саліста Міхайлаўскага тэатра Санкт-Пецярбурга Івана Спічка.

Павел Сапоцька, дырэктар мастацкай галерэі "Ўніверсітэт культуры".

На фота Кастуся Дробава: 1. Дырэктар Беларускага дзяржаўнага архівам-музея літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка і ўнучка Міхася Мясешкі, кампазітар і канцэртмайстар Наталля Спічка;

2. Спяваюць заслужаны артыст Расіі Васіль Спічка і саліст Міхайлаўскага тэатра Санкт-Пецярбурга Іван Спічка.

Навучальны семінар - знаёмства з Германіяй у Майнцы

Навіны Германіі

16-24 жніўня 2017 года "Die Akademie für Belarus" запрашае на семінар у Майнц, які дапаможа глыбей пазнаёміцца з Германіяй.

З 2007 года "die Akademie für Belarus" арганізоўвае для студэнтаў і маладых выпускнікоў семінар, які дапамагае лепш спазнаць Нямеччыну. Усе мерапрыемствы праходзяць як у памяшканні народнай школы, так і ў арганізацыях, што прымаюць гасцей з Беларусі.

Семінар дапаможа бліжэй пазнаёміцца з палітыкай, грамадствам Германіі і Еўропы, індустрыяй, гандлем у Майнцы, сістэмай абароны правоў работнікаў, універсітэтам. Таксама ўдзельнікам семінара чакуюць экскурсіі па Майнцы і Візбадэне, Франкфурце-на-Майне, Кельне і паездка да гары Ларэля, а таксама сустрэчы з рознымі людзьмі.

Пасля сканчэння семінару кожны атрымае падтверджанне аб удзеле.

Патрабаванні:

- узрост - 18-35 гадоў;
- добрае валоданне нямецкай мовай;
- цікаўнасць да культуры, палітыкі і грамадства Нямеччыны.

Каб падаць заяўку на



ўдзел, трэба даслаць:

- запоўнены і падпісаны фармуляр заяўкі;

- матывацыйны ліст, у якім кандыдату трэба растлумачыць, чаму ён/яна жадае ўзяць удзел і які інтарэс да Нямеччыны мае (аб'ём - 1 старонка на нямецкай мове);

- жыццярыс (біяграфію) у таблічным выглядзе;

- пашпартны фотаздымак;

- падтверджанне ўзроўню валодання нямецкай мовай (альбо ліст ад спадарыні Susanne Bandau - DAAD-лектаркі, альбо падтверджанне ад свайго выкладчыка нямецкай мовы).

Усе дакументы неабходна даслаць на адрас сеціўнай

пошты akademie@MainzMinsk.de.

Фінансавыя ўмовы:

Унёсак за ўдзел складае 90 еўра. Выдаткі на візу і медыцынскае страхаванне пакрываюцца арганізатарамі. Пражываць удзельнікі будуць у кватэрах/дамах сяброў мясцовай супольнасці, у якіх ужо ёсць досвед "кватэравання" ўдзельнікаў семінара. Сняданкі, абеды, а таксама вячэры (не заўжды) ўваходзяць у суму ўнёску.

Важна: пра даезд у Майнц і дадому ўдзельнікі мусяць паклапаціцца самастойна. Дэдлайн - 31 траўня 2017 года.

Крыніца: adukacyja.info, АДБ Брусель.

Лекцыя па гісторыі

З нагоды Міжнароднага дня музеяў краязнаўцы са Слуцка Сяргей Багдашыч і Ігар Ціткоўскі правялі 18 траўня ў Салігорску лекцыю аб гісторыі нашага краю. Яе арганізавалі Незалежны прафсаюз гарнякоў і старшыня Менскай абласной арганізацыі Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны Мікалай Курьльчык.

Краязнаўцы акцэнтавалі ўвагу слухачоў на непарыўнай гістарычнай сувязі паміж Слуцкам, Капылём, Старымі Дарогамі, Любанню, Старобінам і Чырвонай Слабадою (калісьці мела назву Вызна; апошнія два населеныя пункты уваходзяць у склад сучаснага Салігорскага раёна), якіх на працягу стагоддзяў аб'ядноўвала Слуцкае княства.

Гэтыя населеныя пункты і адпаведны ім тэрыторыі складаюць асноўную частку мясцовасці, якую з даўніх часоў называлі Слуцкай. Мясцовасці, пра якую выдатны беларускі мовазнавец, пісьмемнік і педагог, доктар філалагічных навук Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі (1918-1989) сказаў, што Слуцкая - "гэта не толькі Слуцк. Як і не толькі сучасны раён ("куток") вакол Слуцка. Не-не! Гучанне слова Слуцк - нібы ідэал і непаўторнага, і прыгожэга, і багатага... Не Слуцкі раён, нават не акруга, а Слуцкая - своеасаблівая зямля, усё своеасаблівае на гэтай зямлі. Гэта і Капыльшчына, і Клечына, і Нясвіж-

чына, і Чырвонаслабодчына, і частка Любаншчыны".

Сяргей Багдашыч расказаў пра сучасны стан музейнай справы ў Слуцку, Салігорску, Старых Дарогах, Любані і Капылі. Іх краязнаўчыя музеі адлюстроўваюць не толькі мясцовую гісторыю, але і народны побыт, абрады, традыцыі продкаў. У кожным з гэтых музеяў ёсць што паглядзець. Напрыклад, асноўныя музейныя фонды ў Слуцку складаюць 27 800 адзінак захоўвання, у Капылі - 18 400, у Любані - каля 15 000. Да таго ж у музеях ёсць экспанаты нават з XII стагоддзя. Уяўляецца, да якой даўніны могуць дакрануцца наведнікі музеяў?!

З такой з'явай, як слуцкі культурны феномен, пазнаёміў прысутных на лекцыі Ігар Ціткоўскі. Гэты тэрмін не штучна прыдуман: у Слуцку у мінулым было ўсё, што лічылася аtryбутам тагачаснай цывілізацыі: друкарні, бібліятэкі, тэатр з аркестрам, балет, разнастайныя ўстановы адукацыі, а таксама талерантны падыход сумеснага існавання прадстаўнікоў розных канфесій. Дастаткова ўспомніць хаця б пра заснаванне ў 1617 годзе князем Янушам Радзівілам калвінісцкага вучылішча. Яно пазней было пераўтворана ў гімназію, якая дасягнула такога высокага ўзроўню навучання, што займела вядомасць і славу далёка за межамі

Беларусі як "Слуцкія Афіны" і як "Узорная Слуцкая гімназія".

У ходзе лекцыі разгледзелі таксама праблему захавання гістарычнай і культурнай спадчыны Беларусі. Яна актуальная і для Слуцка з яго гарадамі - суседзямі. Напрыклад, у Слуцку захаваліся толькі тры будынкі, якія адносяцца да XVIII стагоддзя, ад ранейшых збудаванняў не засталася і следу. З пабудовай Дома культуры на Слуцкім замчышчы яно ў многім страціла каштоўнасць як помнік археалогіі. Але ж не трэба забываць, што будучыня ў многім залежыць ад нашага стаўлення да помнікаў мінуўшчыны, ад таго, што мы пакінем сваім нашчадкам.

Сяргей Багдашыч і Ігар Ціткоўскі - сябры рэдкалегіі газеты "Інфа-Кур'ер", краязнаўцы. У якасці лектараў удзельнічаюць у правядзенні цыклу лекцый "Пазнай свой горад", які арганізаваны аддзелам па справах моладзі Слуцкай епархіі сумесна з газетай "Інфа-Кур'ер" у кастрычніку 2016 года. Слуцчане, якія наведваюць лекцыі, могуць даведацца пра цікавыя факты слуцкай мінуўшчыны, археалагічныя і архітэктурныя помнікі нашага краю, пазнаёміцца з яго знакамітымі ўрадженцамі.

Анатоль Жук, сябар Слуцкай арганізацыі ТБМ імя Францішка Скарыны.

(Працяг. Пачатак у папярэдніх нумарах.)

Алег Трусаў

РАЗДЗЕЛ XI.
КАЧЭЎНІКІ ПАЎДНЁВАЙ ЕЎРОПЫ X - XII стст.
З'ЯЎЛЕННЕ Ў ЕЎРОПЕ МАНГОЛА-ТАТАРАЎ І
СТВАРЭННЕ ЗАЛАТОЙ АРДЫ

1. Печанегі.
2. Полаўцы.
3. Сярэднявечны Крым. Гісторыя Херсанеса.
4. Тмутаракань.
5. Волжская Булгарыя.
6. Стварэнне Залатоў Арды.

1. Печанегі

Печанегі - саюз качавых плямёнаў цюркскага паходжання ўтварыўся ў VIII-IX стст. У Еўропе печанегі з'явіліся ў другой палове IX ст. Каля 882 г. яны дайшлі да Крыма, а потым уступілі ў канфлікт з кіеўскімі князямі. Пасля разгрому хазарскай дзяржавы ў 965 г. печанегі занялі ўсе стэпы на захад ад Волгі. Гэта была вялікая тэрыторыя паміж Кіеўскай Руссю, Венгрыяй і Дунайскай Балгарыяй. Печанегі знішчылі паселішчы земляробаў: прыдонястроўскіх славян (цывілізацыя) і данскіх аланаў. У 968 г. яны аблажылі Кіеў, але былі разбітыя пад яго мурамі. У 972 г. хан печанегаў Кура каля дняпроўскіх парогаў знявечыў напад на вялікага князя Святаслава, забіў яго, а з яго чэрапа печанегі зрабілі чашу для віна. Кіеўскі князь Уладзімір ваяваў з печанегамі з пераменным поспехам. Ён збудоваў на стэпавай мяжы з печанегамі шэраг умацаваных паселішчаў, з якіх павінны былі своечасова паведамаць Кіеву пра набегі ворага.

У XI ст. печанегі мелі 13 плямёнаў і качавалі паміж Дунаем і Дняпром. Частка печанегаў каля 1009 г. прыняла іслам, а два заходнія племені колькасцю каля 20 тысяч чалавек, перайшлі Дунай, прызналі ўладу візантыйскага імператара і прынялі ўсходняе хрысціянства. Пазней каля 1048 г., вялікая група печанегаў да 80 тысяч чалавек на чале з ханам Цірахам перайшла Дунай і напала на балгарскія правінцыі Візантыі.

Некаторыя плямёны печанегаў удзельнічалі ў міжусобных войнах кіеўскіх князёў. У 1036 г. яны апошні раз аблажылі Кіеў, але былі разбітыя войскамі Яраслава Мудрага. Рэшткі былых печанегаў склалі новы качавы народ - берандзюў, або чорных клубоў.

Чорныя клубукі прызнавалі ўладу кіеўскіх князёў, жылі на поўдні Кіеўскай Русі і баранілі яе ад набегу іншых качэўнікаў. Частка заходніх печанегаў пасля войнаў з Візантыяй прызнала яе ўладу і паступіла на вайсковую служ-

бу імперыі. Некаторыя плямёны печанегаў пачалі несці памежную службу пад загадам венгерскага караля. Пахаванні печанегаў знойдзены археолагамі на тэрыторыі Малдовы, Украіны і Валгаградскай вобласці Расіі. Гэта - невысокія курганы. Нябожчыка клалі галавою на захад. У магілах знаходзяць рэшткі галавы і ног каня, страмёны, шаблі, накіраваныя стрэлы, падвескі ў выглядзе птушак, срэбныя бляшкі для ўпрыгожвання конскай вупражы, залатыя візантыйскія манеты. Захаваліся пісьмовыя сведчанні пра знешні выгляд печанегаў. Яны былі невысокага росту, мелі маленькія вочы, вузкі твар і цёмныя валасы. Мужчыны галілі свае бароды. Некаторыя даследчыкі лічаць, што нашчадкамі печанегаў з'яўляецца невялікі народ гагаўзы, які жыве ў Малдове.

2. Полаўцы

Гэта вялікі качавы народ цюркскага паходжання. Арабы і персы называлі іх *кыпчакамі*, а візантыйцы - *куманамі*. У пачатку XI ст. полаўцы з-за Волгі прыйшлі ў прычарнаморскі стэп, адкуль выгналі печанегаў і яшчэ адных качэўнікаў - *торкаў*. Потым яны перайшлі за Днепр дайшлі да дэльты Дуная. Іх землі ішлі ад Дуная да Іртыша ў Сібіры. Палавецкія зямлі ў кіеўскіх крыніцах завецца "*поле Палавецкае*". У 1055 г. іх атрады ўпершыню з'явіліся каля межаў Кіеўскай Русі. У 1061 г. яны разбілі дружыну князя Ёсвалада Яраславіча і разрабавалі Пераяслаўскую зямлю. У 1068 г. іх войскі на Альце разбілі аб'яднанае войска Яраславічаў, а ў 1078 г. забілі кіеўскага князя Ізяслава. Полаўцы часта бралі ўдзел у міжусобных войнах мясцовых князёў, якія часта запрашалі іх у саюзнікі і нават бралі шлюб з дочкамі палавецкіх ханаў.

У пачатку XII ст. частка полаўцаў перасялілася на Каўказ, за Волгу і Дон. Полаўцы пайшлі на службу да грузінскага цара *Давіда* і дапамаглі яму выгнаць з краіны туркаў-

сельджукаў. Аднак пасля смерці Уладзіміра Манамаха полаўцы зноў актыўна ўдзельнічаюць у міжусобных войнах кіеўскіх князёў і прымаюць удзел у разгромах Кіева ў 1169 і 1203 гг. Некаторыя палавецкія ханы нават прымаюць хрысціянства.

У 1091 г. полаўцы разам з князем Васількам дапамаглі Візантыі разбіць і знішчыць арду печанегаў, а потым



Стод - выява пояўца.

прынялі ўдзел у міжусобнай вайне на тэрыторыі Візантыі, але былі разбітыя і вярнуліся ў свой стэп.

Полаўцы, пачынаючы з 1186 г., дапамагалі балгарам атрымаць незалежнасць ад Візантыі і былі часткаю войска цара Івана Асена I. Яны займалі высокія пасады ў Другім Балгарскім царстве і служылі ў балгарскім войску. У бітве пад *Андрыянопалям* яны разбілі войскі IV Крыжовага паходу і ўзялі ў палон імператара Лацінскай імперыі. Аднак у XIII ст. полаўцаў разбілі войскі мангола-татараў, спачатку на Доне, потым на рэчцы Калцы і ў 1229 г. на Урале.

Пасля еўрапейскага паходу хана Батыя (1236-1242 гг.) полаўцы страцілі сваю незалежнасць і ўвайшлі ў склад новай дзяржавы - Залатоў Арды. Некаторыя з іх нават дабраліся да Егіпта і служылі ў егіпецкім войску.

Шматлікія палавецкія плямёны аб'ядноўваліся ў вялікія племянныя саюзы са сваімі прымітыўнымі гарадамі, дзе яны зімавалі. У канцы XI ст. гэтыя саюзы ўтварылі асобныя орды. Арда дзялілася на курані - аб'яднаныя блізкіх і далёкіх сваякоў. Курэнь меў сваю тэрыторыю, дзе яго насельнікі

зімавалі і качавалі летам. Насельніцтва арды складала каля 100 тысяч чалавек. У першай палове XII ст. існавала ад 12 да 15 палавецкіх ордаў. Некаторыя орды аб'ядноўваліся ў саюзы на чале *зкаганам*, які меў вялікую ўладу. У полаўцаў ужо былі свае феадалы, простыя качэўнікі (пастухі) і нявольнікі (ваеннапалонныя). Некаторыя пастухі трапілі таксама

мянямі. Побач з нябожчыкам часта клалі і яго каня з сядлом і конскай збруяй. Цікавым помнікам палавецкага мастацтва з'яўляюцца скульптуры, "*каменныя бабы*", выявы полаўцаў - як мужчын, так і жанчын. Іх ставілі на высокіх пагорках ці курганах каля стэпавых дарог. Гэта былі выявы ханаў, бекаў і іх жонак. Гэтым стодам прыносілі ахвяры. У музеях Расіі маецца больш за 700 такіх скульптур.

У палавецкім войску служылі ўсе мужчыны, якія маглі ваяваць. Гэта былі вершнікі, узброеныя крывымі шаблямі, дроўкамі і лукамі. Яны насілі вопратку з авечых шкурак і мелі па некалькі коней. Таксама на ўзбраенні ў іх былі арканы і дзіды. Ханы кіравалі дружнамі, якія складалі цяжкаўзброеныя вершнікі ў кальчугах, панцырах і шаломах. За войскам ішлі вялікія абызы. Прычым некаторыя павозкі былі прыстасаваныя для абароны і мелі арбалеты.

Полаўцы спрычыніліся да фармавання такіх народаў, як казахі, татары, крымскія татары, кіргізы, узбекі, нагайцы, башкіры і іншы.

3. Сярэднявечны Крым.
Гісторыя Херсанеса

Пасля распаду Рымскай імперыі паўднёвая частка Крыма з горадам Херсанесам апынулася ў складзе Візантыі. Ужо ў III ст. н. э. большую частку Крыма захапілі готы, але Херсанес ацалеў. У V ст. н. э. візантыйскі імператар Зянон пазбавіў Херсанес феадальнай незалежнасці і непасрэдна ўключыў яго ў склад сваёй імперыі і ўжо ў 489 г. загадаў адрамантаваць гарадскія ўмацаванні.



Руіны старажытнага Херсанеса з храмам св. Уладзіміра. Сучаснае фота.

Умай - багіня-Зямля. Галоўная татэмная жывёла, як і ў крывічаў - воўк. Іх святары былі шаманы, якіх яны называлі словам "*Кам*" (адсюль паходзіць слова "камланне"). Шаманы лекавалі людзей, гадалі і былі ў вялікай пашане.

Захавалася шмат палавецкіх курганоў XII-XIII стст. Курганы часта абкладаліся ка-

У сярэдзіне VI ст. у горадзе збудавалі прыморскую абарончую сцяну і некалькі новых хрысціянскіх храмаў-базілік. З V ст. у візантыйскіх крыніцах замест назвы Херсанес пачынае ўжывацца назва *Херсон*. Войскі Візантыі вярнулі ў сваю дзяржаву ўвесь паўднёвы Крым - ад Херсона да Керчанскага праліва. Жы-

хары Херсона займаліся рамёствамі, промысламі і транзітным гандлем. З імперыі прывозілі на рынкі Херсона шоўк, парфуму, дарагі посуд і ювелічныя вырабы. Усе гэта з завальненнем куплялі суседзі - качэўнікі, якія прывозілі на продаж футра, скуры, хатніх жывёл і палонных у якасці нявольнікаў. Жыхары Херсона здабывалі соль і таксама выгадна яе прадавалі. Ганчары выраблялі цэглу і дахоўку, керамічныя трубы для вадаправодаў, гліняныя бочкі (*ніфасы*) і тарны посуд (*амфары*).

Горад быў чыстым і прыгожым, добра працавалі лазні, каналізацыя і вадаправод. Мураваныя дамы былі накрытыя дахоўкай, некаторыя з іх мелі разны мураваны дэкор. Гараджане былі пісьменнымі і нават мелі бібліятэкі, што складаліся з рукапісных пергаментных кніг. Сюды даволі часта з Канстанцінопаля імператары адпраўлялі ў высылку сваіх ворагаў - як свецкіх, так і духоўных.

У VII ст. значную частку Крыма засялілі протабалгары. Іхнія паселішчы археолагі знайшлі ў Горным Крыме, на Керчанскім паўвостраве і ў іншых месцах. Балгары, якія ў другой палове VII ст. прыйшлі ў Крым з Прыазоўя, прынеслі свой тып жылля - *паўзямлянку з купаладобнымі дахам*. У VIII ст. у Крым пераехала шмат грэкаў з Малой Азіі. У першай палове VIII ст. яны заснавалі горад Сугдэю - вялікі марскі порт, праз які ішоў гандаль віном, разлітым у амфары мясцовай вытворчасці. Гэтыя амфары трапілі далёка на Поўнач, нават даходзілі да Гнэздава.

У 861 г. у Херсон прыехалі з дыпламатычнай місіяй браты Кірыл і Мяфодзіі, якія



Печанегі ў бітве з войскам князя Святаслава. Сярэднявечная мініяцюра.

павінны былі наведваць Хазарскі каганат. Каб мець зносіны з хазарамі браты вывучалі хазарскую і яўрэйскую мовы, а таксама пазнаёміліся са славянскай грамадой Херсона. Тут яны пабачылі евангелле і Псалтыр "рускімі пісьменамі пісаныя", аднак што гэта за "пісьменны", цяпер невядома.

(Працяг у наст. нумары.)

3 памяццю пра Янку Маўра

22 траўня 2017 г. у СШ № 34 і СШ № 33 г. Магілёва адбылася прэзентацыя кнігі класіка беларускай літаратуры Янкі Маўра. У прэзентацыі прыняла ўдзел Марыя Міхайлаўна Міцкевіч - унучка Янкі Маўра і Якуба Коласа.

У СШ № 34 сустрэча пачалася з выступу трох вучаніц адзінага беларускага першага класа ў Магілёве. Марыя Міхайлаўна цікава распавяла пра свайго дзядулю-пісьменніка, пра яго вядомыя творы.



Акрамя таго, спадарыня Марыя прывезла з сабой цікавую фотапрэзентацыю.

Школьнікі задавалі

шмат патынняў і пасля імпрэзы з задавальненнем фатаграфаваліся і бралі аўтографы.

Вось такая "зорная"

постаць наведла наш слынны Магілёў!

Магілёўская гарадская арганізацыя імя Ф. Скарыны.

Уладзімір Арлоў у баранавіцкім ТБМ

Сябры баранавіцкага ТБМ сустрэліся са спадаром Уладзімірам Арловым. Адбылася імпрэза 27.05 у садзе ў а. Яўгена, уніяцкага святара, сталага сябра ТБМ, які заўсёды гасцінна сустракае нашых сяброў.

Новая кніга Ё. Арлова і мастака Паўла Татарнікава "Айчына" сёлета атрыма прэмію Цёткі, як лепшая дзіцячая кніга.

Спадар У. Арлоў прэзентаваў свой твор як не толькі чытанку для дзетак, але хутчэй як кнігу для агульнага чытання

разам з дзеткамі. Гэтая кніга - вынік шматгадовай працы. Шыкоўныя ілюстрацыі мастака Паўла Татарнікава дадаюць вагі і ствараюць непаўторны свет звычайнага жыцця жыхароў нашага Вялікага Княства. У канцы кожнага раздзела ёсць пытанні, можна ладзіць віктарыну. Там ёсць адкрыцці і знаходкі, паказана карціна канцылярыі княства, узбранне нашых ваяроў, партрэты дзеячоў нашай гісторыі.

Выступоўца быў вельмі ўзрушаны, калі распавядаў



гісторыю стварэння кнігі. Было шмат пытанняў і адказаў. Спадар Арлоў напрыканцы падзяліўся таямніцай: у партрэтах выбітных дзеячоў мастак зашыфраваў пяць партрэтаў

нашых сучаснікаў, але якіх дакладна не скажаў. Вось такая загадка!

Баранавіцкая арганізацыя ТБМ.

Настаўнік настаўнікаў - рыцар прыроды

На беларускі гурток ТБМ 11.05.2017 г. Алег Дзьячкоў запрасіў Ігара Мікалаевіча Шаруху - прафесара, географа, краязнаўца, загадчыка кафедры географіі і аховы прыроды прыродазнаўчага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Ён жа - старшыня магілёўскай гарадской суполкі Беларускага географічнага таварыства, адказны рэдактар географічнага часопіса абласнога аддзялення Беларускага географічнага таварыства "Магілёўскі мерыдыян". Ён паказаў нам новую старонку жыцця нашага горада - распавёў пра выбітнага географа, нашага земляка Пятра Аляксеевіча Лярскага.

Пятро Аляксеевіч Лярскі быў найстарэйшым географам Беларусі, кандыдатам географічных навук, дацэнтам Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Куляшова. 80 гадоў жыцця навукоўца былі звязаныя з гэтай навучальнай установай. Пётр Лярскі - аўтар шматлікіх навуковых прац, метадычных дапаможнікаў ды школьных падручнікаў па прыродазнаўстве.

Ігар Шаруха кажа, што Пётр Лярскі - аўтарытэты навуковец не толькі па гадах, але і сваёй постацю: "Калі ўзяць Вялікую савецкую энцыклапедыю, то там, дзе ёсць артыкул пра краязнаўства, пазначаны толькі два прозвішчы, адно з іх - Пятра Аляксеевіча.

П.А. Лярскаму пашанцавала ў жыцці - яму давялося на ўласныя вочы бачыць вынікі сваёй плённай працы - ён зрабіў цэлы навучальны комплекс па прыродазнаўстве: па яго падручніках займаліся на працягу амаль 40 гадоў вучні малодшых класаў, па яго кнігах вучацца студэнты, вучацца і працуюць будучыя настаўнікі пачатковых школ не толькі ў ВУНУ Беларусі, але і Расіі, яго дапаможнікі выкарыстоўваюць студэнты-географы, краязнаўцы.

Ён даказаў, што краязнаўства - гэта малая географія. Краязнаўства, казаў ён, вучыць любіць свой край. У яго былі дужа пазытыўныя артыкулы, якія лёгка ўспрымаліся і запаміналіся. У студэнцкім фа-



льклоры постаць Лярскага была "нумар адзін". Калі яму было пад дзевяноста, ён здолеў авалодаць кампутарам. Свае кніжкі ён пісаў сам, потым іх перарабляў. Пісаў па-беларуску, а потым па-расейску. Гэта быў лёгкі ў стасунках чалавек. Ён прасіў, каб з ім гаварылі па-беларуску. Ён уводзіў у свае кнігі беларускую мову і творы. Вось, у перадапошняй ягонай кніжцы "Прырода Магілёўскай вобласці" ўсе фальклорныя прыклады і прыклады з літаратуры - беларускія.

Памёр ён 26 кастрычніка на 96-ым годзе жыцця ў сваім доме на вуліцы Гвардзейскай, у якім жыў разам з жонкай, выгадаваў дачку ды сына.

Магілёўскі аддзел географічнага таварыства прапонуе назваць 2018 г. годам Лярскага і правесці шэраг мерапрыемстваў краязнаўчага і географічнага характару ва ўстановах адукацыі краіны, а галоўнае, усталяваць мемарыяльную дошку да 100-годдзя з дня нараджэння. А гарадская тапанімічная камісія пры Ма-



Нарадзіўся Пятро Лярскі 2 студзеня 1918 года ў вёсцы Раменка Чавускага раёна Магілёўшчыны. Вучыўся ў магілёўскім інстытуце, у якім пазней і працаваў. У Другую ўсвятную вайну партызаніў. Меў баявыя ўзнагароды. Сярод іх салдацкі медаль "За адвагу". Пасля вайны быў дырэктарам школы. Меў шмат ганаровых званняў.

Аб навуковай дзейнасці П.А. Лярскага зняты два фільмы з серыі "Нашы славетныя землякі" і выдадзена кніга.

гілёўскім гарвыканкаме прыняла рашэнне аб уключэнні імя Лярскага ў рэзервовы спіс найменавання вуліц.

Напрыканцы Ігар Шаруха адзначыў: галоўныя скарыны не ў зямлі, а ў людзях, якія жывуць на ёй, прырастаюць, прыкіпаюць душой і сэрцам да гэтай зямлі, і яна дае і будзе даваць свету вялікіх людзей.

Наталля Шамякіна, г. Магілёў.

На здымках: І.М. Шаруха і П.А. Лярскі.

У Русінах прайшла сустрэча з баранавіцкімі паэтамі

Баранавіцкія паэты Аляксей Белы, Алесь Бакач, Алесь Корнеў і Вячаслаў Хвайніцкі сустрэліся з аматарамі беларускай паэзіі на сядзібе баранавіцкага Таварыства беларускай мовы ў Русінах. Дарослыя і дзеці з задавальненнем слухалі вершы паэтаў, песні Галіны Ярашэвіч і Тацыяны Малашчанкі. Завяршаючым акордам свята стаў дэбютны выступ новастворанага лялечнага тэатра. Кажуць людзі:

- Цудоўнае мерыпрыемства. Па-першае, яно прывязана да Мілавідскай бітвы, якую мы сёння ўзгадалі. Па-другое, мы ўспомнілі Віктара Сырыцу, які быў адным з тых, хто сур'ёзна займаўся беларускай мовай, яе адраджэннем і захаваннем.

- Ёсць такая задумка



пачаць пісаць музыку да вершаў, якія спадабаліся.

- Вельмі ўсцешаны, што сёння адбылася прэзентацыя лялечнага тэатра. Вялікі спадзеў, што гэтыя спектаклі будуць радаваць дзетак у нашых садках.

Завяршылася мерапрыемства калектыўным частаваннем кашай ад Міколы Чарнавуса на свежым паветры. Добраму настрою прысутных на імпрэзе спрыяла цудоўнае надвор'е.

Беларускае Радыё Раця.

Іх яднае матчына песня

"Шмат ёсць розных фальклорных калектываў, але такой чысціні, такой вялікай праўды, такога нацыянальнага зместу, які мае "Гасцінец", мы не знойдзем... Перадаць матчыну песню так адказна, так чыста, са шчырай душой не кожны здольны. Нізі вам паклон..." - такую высокую ацэнку сваёй творчасці атрымаў Заслужаны аматарскі калектыву Рэспублікі Беларусь "Гасцінец" ад мэтра народнай песні прафесара Міхаіла Дрынеўскага.

"Гасцінец" існуе пры Цэнтры народнай творчасці ў Ракаве, што на Валожыншчыне (25 км ад Менска). Гэта арыгінальны, таленавіты, самабытны калектыву, адметнасцю якога з'яўляецца своеасаблівае выкананне народнай песні, максімальна прыбліжанае да аўтэнтычнага гучання. Яго добра ведаюць на Радзіме, з захапленнем слухаюць за мяжой (ва Украіне, Польшчы, Расіі, Прыбалтыцы, Нямеччыне, Чэхіі, Славакіі, Швейцарыі...)

Калектыву быў створаны напрыканцы 90-ых гг. 20 ст. У 2001 г. атрымаў ганаровае найменне "Народны самадзейны калектыву". А праз 10 гадоў, у 2011 г., было нададзена званне "Заслужаны аматарскі калектыву Рэспублікі Беларусь". У склад калектыва ўваходзяць розныя людзі: дарослыя і школьнікі, пенсіянеры і студэнты, работнікі культуры, бухгалтары, выхавацелі... (каля 20-ці чалавек). Усіх іх яднае любоў да народнай песні і традыцыйнага продкаў.

"Гасцінец" ладзіць экспедыцыі па раёне, падчас якіх адбываюцца сустрэчы са старэйшымі носьбітамі народнай творчасці, ад якіх навукаюцца традыцыйнымі формам мастацтва. Намаганнямі калектыва былі адроджаны паўзабытыя абрадавыя і пазаабрадавыя песні, побытавыя танцы, цікавыя ўзоры дзіцячага фальклору, рамёствы, некаторыя сямейна-абрадавыя і хрысціянскія святы. А такія каляндарна-



абрадавыя святы, як "Зажынкi", "Каляды", "Гуканне вясны", "Масленіца" і інш. адзначаюцца калектывам штогод. Асабліва папулярнасцю сярод жыхароў Ракава і шматлікіх гасцей мястэчка карыстаецца святочнае гуляння "Купалле". Інструментальная капэла калектыва іграе традыцыйную мясцовую музыку.

Мастацкім кіраўніком, яго стваральнікам і душой з'яўляецца Пятроўская Лізавета, улюбёная ў матчыну песню, родную зямлю, беларускую мову. Яна ж і сябра ТБМ. Лізавета Станіславаўна, пры неабходнасці, для тэматычнага сцэнічнага ўвасаблення твора сама робіць апрацоўкі песень, пастаноўкі абрадаў. Часта гэта сінтэз песні, абрадавых дзеянняў, танца, дзякуючы чаму кожнае выступленне гурта становіцца адметным, непаўторным, запамінальным (напр., рэжысура, пастаноўка і апрацоўка балады "Бітая дарожанька", якая стала пераможчай праекту тэлеканала АНТ "Песня маёй краіны").

"Гасцінец" вядзе актыўнае творчае жыццё, якое насычана цікавымі праектамі, сустрэчамі, выступленнямі на самых высокіх творчых пляцоўках рэспублікі. У якім бы конкурсе ці фестывалі ні прымаў удзел гэты славетны калектыву, яму заўсёды спадарожнічаў поспех і прызнанне. Вось



самыя значныя дасягненні:

- 1-е месца на абласным конкурсе-фестывалі "Напеў зямлі маёй", 2002 і 2006 гг.;

- удзел у Міжнародным фестывалі традыцыйнай народнай культуры "Покуць", г. Харкаў, 2004 г.;

- у 2008 г. "Гасцінец" атрымаў Дыплом аб прысуджэнні спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі "Аматарская творчасць";

- перамога ў рэспубліканскім конкурсе творчых калектываў "Песня маёй краіны", 2009 г.;

- Гран-пры на Рэгіянальным конкурсе "Песні памежжа", г. Астравец, 2009 г.;

- удзел у шматлікіх міжнародных фестывалях.

Трэба зазначыць, што калектыву "Гасцінец", яго аснову складае сямейны гурт "Крона", куды ўваходзяць сёстры мастацкага кіраўніка, яе дзеці, пляменнікі (усіх 13 чалавек). Ужо ў 1998 г. "Крона" стала Лаўрэатам I ступені на Абласным конкурсе сямейнай творчасці, а ў 2008 г. атрымаў Гран-пры на Міжнародным фестывалі сямейнай творчасці "Паллярныя зоры" ў Мурманску.

Адметным выступленнем быў удзел у Рэспубліканскім конкурсе сямейнай творчасці "Жывіце ў радасці", дзе "Крона" заваявала Гран-пры, прадставіўшы канцэртную праграму і творчую выставу работ па ткацтве паясоў, вы-

шыўцы, выцінанцы, кавальству, жывапісе і графіцы.

У 2002 г. быў створаны дзіцячы гурт-спадарожнік "Вянок" (мастацкі кіраўнік Л. Пятроўская), які з'яўляецца пераймальнікам спеўных і танцавальных традыцый старэйшага пакалення, што з'яўляецца станоўчым момантам у выхаванні дзяцей і моладзі. Вось ужо як 10 гадоў "Вянок" носіць высокае званне "Ўзорны". У скарбонцы творчых дасягненняў вяноўцаў самымі каштоўнымі з'яўляюцца 1-е месца і 10 дыпламаў, атрыманых на Рэспубліканскім фестывалі "Берагіня" ў 2006 г.; Гран-пры на Абласным фестывалі народнай песні Меншчыны "Напеў зямлі маёй", 2007 г., а ў 2016 г. на такім жа фестывалі 1-е месца; Гран-пры на Абласным конкурсе "Калыска талентаў", 2016 г. У гэтым жа годзе выйшлі пераможцамі ў трох намінацыях на Рэспубліканскім фестывалі "Берагіня".

Вось ужо больш як 15 гадоў ракаўскія артысты захоплена крочаць па нязведаных шляхах-гасцінцах нашых продкаў і вяртаюць сучаснікам з далёкага мінулага залацінкі бесмяротнай народнай спадчыны - бяссценнага духоўнага гасцінца нашай зямлі. Няхай нялёгка і нястомная праца іх гарыць для ўсіх яркай зоркай і вядзе пакаленні да адвечных вытокаў.

Людвіка Таўзень,
г. Валожын.

ВЯРТАННЕ ПАЛЭШУКА НА РАДЗІМУ

17 траўня 2017 года ў Беларуска-Дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны адбылася творчая сустрэча з кандыдатам гістарычных навук, магістрам Варшаўскага ўніверсітэта Ігарам Вячаслававічам Мельнікавым, які нарадзіўся ў краінах 1980 года ў Бабруйску. На сустрэчы гісторык зрабіў прэзентацыю вельмі цікавай кнігі "Адысея палешука".

Выданне з накладам у 300 асобнікаў пабачыла свет у выдавецтве "Альфа-кніга", дзякуючы 136 ахвярадаўцам з Беларусі, ЗША, Літвы, Польшчы, Ізраіля, Германіі і Чэхіі.

У першай частцы кнігі публікуюцца ўспаміны беларуса, ураджэнца Кобраншчыны, жаўнера другога польскага корпуса Паўла Каленікавіча Нічыпарука (1902-1979), які памёр у ЗША.

Цікавым фактам з'яўляецца тое, што з рукапісам успамінаў гэтага чалавека знаёміўся знакаміты беларускі пісьменнік, удзельнік сусветнай вайны Васіль Быкаў. Сваю спадарука Нічыпарука Васіль Быкаў пісаў: "Я прачытаў вашыя мемуары. Несумненна яны заслугоўваюць увагі. Трэба іх выдаць. Дзеля гэтага вам трэба звярнуцца ў выдавецтва ў Менску (напрыклад у выдавецтва "Беларусь"), якое выдае падобнага кніжачнага літаратуру, у экзэмпляры рукапісу. Справа гэтая працяглая, таму трэба пачынаць не губляючы часу."

Жадаю Вам поспехаў! На днях з'езджаю з Менска на месяц, таму Ваш рукапіс можна атрымаць у ДOME літаратара (вул. Фрунзе, дом 5) у сакратаркі Ніла Гілевіча (3 паверх). З прывітаннем Васіль Быкаў. 13.09.1989."

Аднак, нават тады ў час перабудовы мемуары беларуса так і не ўбачылі свет. Доўгі дзесяцігоддзі яны ляжалі і чакалі свайго даследчыка...

Павал Каленікавіч Нічыпарук нарадзіўся ў жніўні 1902 года на хутары Жардзечна каля вёскі Запруды (зараз Кобрынскі раён Берасцейскай вобласці). У 1941 годзе яго арыштавалі і накіравалі ў лагер ГУЛАГу ў Свядлоўскай вобласці. У 1942 годзе беларус трапіў у Армію Андэрс і ў складзе ўдзельнічаў у баях з нацыстамі ў Італіі.

У 1948 годзе Нічыпарук пасяліўся ў ЗША, дзе жыў і памёр 1979 годзе.

У нагатах Нічыпарука, надрукаваных на машыныцы на маленькіх амерыканскіх аркушах паперы, ёсць усё: цяжкая сялянская праца, нечалавечыя ўмовы саветскіх турмаў і ГУЛАГу, фронт і баі з нацы-



стамі, расставанне з сям'ёй і жыццё ў эміграцыі. А яшчэ вялікая настальгія па роднай Беларусі. Лёс Нічыпарука тыповы для шматлікіх беларускіх андэрсцаў. Нехта пасля вайны вяртаўся ў БССР, і ў 1951 годзе савецкі ўлад дэпартавалі такіх людзей у Іркуцкую вобласць. Іншыя вырашылі застацца на Захадзе.

У другой частцы выдання змешчаны нарысы гісторыка, прысвечаныя розным аспектам гісторыі Беларусі 19-20 стагоддзяў. У кнізе выкарыстоўваліся здымкі з прыватнага архіва гісторыка, з фондаў нацыянальнага архіва караляўства Нідэрландаў у Гаазе, з фондаў польскага інстытута і музея імя генерала Сікурскага ў Лондане. Трэба адзначыць, што кніга напісана вельмі інтэлігентна і чытабельна!

Гэта другая прэзентацыя выдання. Першая адбылася ў офісе "TUT.BY" (уладальнік Юры Зісер) 11 траўня, але ў той дзень у сталіцы праходзіла 3 ці 4 мерапрыемствы ў розных установах, і не кожны меў магчымасць пабываць на прэзентацыі ўзгаданай кнігі.

На імпрэзе 17 траўня 2017 года сабралася каля 50 чалавек, сярод якіх былі прадстаўнікі грамадскасці: Ілля Копыль, Яўген Гучок, Рыгор Асаула, Ганна Хваль, Альбер Цыркуноў, старшыня ТБМ Алег Трусаў і дэпутат Алена Анісім, а таксама сябар Саюза беларускіх пісьменнікаў Ігнася Аронаўна Ганкіна з мужам. Былі прадстаўнікі дыпмсіі.

На маю думку выданне такой унікальнай кнігі трэба было адзначыць добрым фрушэтам, як гэта прынята ў іншых арганізацыях і ўстановах, што надало б імпрэзе ўрачыстасці...

Безумоўна, што "Адысея палешука" будзе перавыдадзена. Кніга каштуе 30 рублёў. Лічу, што было б надзвычайна арганізаваць прэзентацыю ў г. Кобрыне і г. Пінску, і іншых гарадах Беларусі і замежжа.

P.S. Аўтар артыкула удзячны Рыгору Асаулу - сябру ТБМ - за прадстаўленне асобнік гэтай цікавай кнігі.

Аляксей Шалахоўскі,
гісторык культуры,
журналіст-фрылансер.



Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Юля Бажок, Марыя Баравік, Аляксей Карпенка, Эла Оліна, Ігар Пракаповіч, Аляксей Пяткевіч, Станіслаў Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў, Дзясніс Тушынскі, Аляксей Шалахоўскі.

<http://naszaslowa.by/> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbn-mova.by/>
<http://nashaslova.mns.by/>

Заснавальнік:

ТБМ імя Францішка Скарыны.

Пасведчанне аб рэгістрацыі № 908 ад 18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі:

231293, Лідскі р-н, в. Даліна.

Адрас для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: naszaslowa@tut.by

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі. Рэдакцыя рукапісы не вяртае.

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні. 231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.

Выдавец: Установа інфармацыі "Выдавецкі дом ТБМ". Газета падпісана да друку 5.06.2017 г. у 17.00. Замова № 1120. Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 1500 асобнікаў.

Падпісны індэкс: 63865.

Кошт падпіскі: 1 мес. - 1,24 руб., 3 мес. - 3,72 руб.

Кошт у розніцу: па дамоўленасці.